



# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## «У БЕЛАРУСІ СТАРАЮЦА АКРУЖЫЦЬ КЛОПАТАМ КОЖНАЕ ДЗІЦЦА»

Беларуская дзяржава зробіць усё магчымае, каб кожнае дзіця было акружана клопатамі і любоўю. Аб гэтым заявіў учора Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на навагоднім дабрачынным свяце для дзяцей, перадае БЕЛТА.



Фота БЕЛТА

«Усе вы — дзеці адной дружнай сям'і, і Радзіма, як пяшчотная маці, імкнецца саграць клопатамі і любоўю кожнага з вас», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Паводле яго слоў, менавіта гэтай мэце служыць дабрачынная акцыя «Нашы дзеці».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў гэтым годзе напярэсці ўсіх багатых людзей напярэдадні Новага года зрабіць падарункі для дзяцей. Прэзідэнт выказаў падзяку ўсім, хто адгукнуўся на гэту прапанову. Ён расказаў, што ў бліжэйшыя дні будзе сустракацца з тымі дзецьмі, у каго няма бацькоў, хто сустракае свята ў бальнічнай палатцы, і дарыць падарункі. «Свята абавязкова прыйдзе да кожнага дзіцяці!» — выказаў упэўненасць кіраўнік дзяржавы.

Звяртаючыся да дзяцей, якія сабраліся на галоўнай ёлцы краіны, Прэзідэнт адзначыў, што на свята прыйшлі самыя ініцыятыўныя, спартыўныя, добрыя і адказныя хлопчыкі і дзяўчынкі. «Мы цэлы год чакалі гэтага свята, і, нарэшце, яно наступіла. Мы заўсёды пад Новы год жадаем адно аднаму шчасця. А шчасце для дарослых — калі вы вясёлыя, смеяцеся, усміхаецеся, калі вы здаровыя і вашы вочы свеціцца», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт нагадаў аб поспехах дзяцей, якіх яны дасягнулі ў 2011 годзе. «Самае вялікае, што вы прынеслі ў гэты год — гэта вашы поспехі. Беларускія школьнікі заваявалі 23 медалі на міжнародных прадметных алімпіадах. Значыць, вы не забылі аб тым, што трэба вучыцца. Без вучобы гэтыя поспехі былі б немагчымы», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што краіна ганарыцца поспехамі Лідзіі Заблоцкай і яе сяброў, якія дастойна прадставілі краіну на конкурсе дзіцячага «Еўрабачанне-2011». «Да яе і яе сяброў мы ставім як да пераможцаў», — сказаў Прэзідэнт. Ён таксама адзначыў выступленне Аляксандры Няхай, якая стала лаўрэатам Міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу на «Славянскім базары ў Віцебску».

Аляксандр Лукашэнка выказаў надзею, што будучы год будзе лепшы за цяперашні. Паводле яго слоў, гэта было б добрым падарункам для дарослых і добрай прыметай для краіны.

Прэзідэнт жахаў дзецамі ў дні доўгачаканых канікул не губляць часу дарма, правесці іх весела, але з карысцю для здароўя і розуму. Аляксандр Лукашэнка павіншаваў усіх з надыходзячым Новым годам. «Жадаю вам, вашым родным, блізкім і сябрам, аднакласнікам, настаўнікам і выхавальнікам здароўя, шчасця і дабрабыту. Няхай усе вашы запаветныя мары абавязкова здзейсяцца!» — падкрэсліў Прэзідэнт.

На галоўную ёлку краіны запрошаны 2 тыс. 370 дзяцей ва ўзросце ад 8 да 14 гадоў з розных рэгіёнаў Беларусі. Гэта дзеці-сіроты і дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў, а таксама яны выхоўваюцца ў апякунскіх і прыйёмных сям'ях, дзеці з сям'яў бежанцаў, навучэнцы — пераможцы міжнародных, рэспубліканскіх і рэгіянальных алімпіяд, творчых конкурсаў, фестываляў, спартыўных спаборніцтваў, навучэнцы, якія дасягнулі поспехаў у грамадскай рабоце. У дабрачынным навагоднім свяце прымуць удзел таксама 30 вучняў Рыжскай беларускай школы. Пасля яркага казаначага музычна-сцэнічнага шоу, якое пакажуць на сцэне Палаца Рэспублікі, усім дзецамі ўручаць падарункі ад імя Прэзідэнта.

Навагодняя дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» праводзіцца з 20 снежня па 10 студзеня.

## Прэзідэнт Беларусі ўдастоіў дзяржузнагарод работнікаў АПК, адукацыі, гандлю і спорту

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка адзначыў дзяржаўнымі ўзнагародамі за значныя асабісты ўклад у развіццё сельскагаспадарчай вытворчасці, плённую дзейнасць у сферы адукацыі, гандлю і спорту лепшых прадстаўнікоў гэтых галін. Як паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара, адпаведны ўказ кіраўнік дзяржавы падпісаў 27 снежня.

Медаль «За працоўныя заслугі» ўдастоены 11 работнікаў сельгаскааператыва Гродзенскай вобласці, а таксама дырэктар мінскай сярэдняй агульнаадукацыйнай школы № 184 Галіна Злобін.

Медаль Францыска Скарыны ўзнагароджаны за годныя кафедры філасофіі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта Уладзімір Лукашэвіч.

Ганаровае званне заслужанага работніка адукацыі Беларусі прысвоена рэктару Беларуска-Рэйскага ўніверсітэта Ігару Сазанову і рэктару Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта Уладзіміру Шымаву.

Дырэктару ААТ «Гум» Мікалаю Карачуну прысвоена ганаровае званне «Заслужаны работнік сферы абслугоўвання Рэспублікі Беларусь». Ганаровае званне заслужанага майстра спорту Беларусі прысвоена спартсменам-інструктарам нацыянальнай каманды па вольнай барацьбе Рышану Гаджыеву і Руслану Шэйхаву, спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды па грэка-рымскай барацьбе Цімафею Дзейнічанку і спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды па мастацкай гімнастыцы Любові Чаркашыннай.

## Я. Полудзень вызвалены з пасады намесніка міністра МУС і звольнены з органаў унутраных спраў

Яўген Полудзень вызвалены з пасады намесніка міністра ўнутраных спраў — начальніка міліцыі грамадскай бяспекі і звольнены з органаў унутраных спраў у запас Узброеных Сіл у сувязі з учыненнем праступку, што дыскрэдытуе званне супрацоўніка органаў унутраных спраў. Адпаведны ўказ 27 снежня падпісаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

## Міхал Мясніковіч даручыў узмацніць кантроль за спажывецкімі цэнамі

Прэм'ер-міністр Беларусі Міхал Мясніковіч даручыў узмацніць кантроль за спажывецкімі цэнамі ў краіне. Адпаведнае даручэнне ён агучыў на пасяджэнні Саўміна, перадае БЕЛТА.

«Да раней прынятых рашэнняў неабходна даць даручэнні Румасу і Снапкову тэрмінова падрыхтаваць памесачныя графікі кантролю гранічных змяненняў спажывецкіх цэн па групам тавараў і паслуг, рэгіёнах, каб інфляцыя за 2012 год не перавысіла 19-22 працэнтаў», — заявіў прэм'ер-міністр.

Міхал Мясніковіч звярнуў увагу на розніцу цэн на асобныя групы тавараў у разрэзе розных рэгіёнаў краіны. Так, за 11 месяцаў гэтага года цэны на малако і малочныя прадукты ў Гродзенскай вобласці выраслі ў паўтара раза, у той час як у Гомельскай — у два разы. «Гэта пры нашай невялікай краіне і строгай палітыцы цэнаўтварэння», — заўважыў прэм'ер-міністр. Тое ж самае з мэбляй. У Віцебскай вобласці яна падарэзала на 48 працэнтаў, у Мінску — у 2,2 раза. Прыорытэт цэн на медпаслугі ў Мінскай вобласці склаў 54 працэнтаў, у Магілёўскай — 85 працэнтаў. «Гэта не поўныя прыклады, адпаведныя службы міністэрства і аблвыканкамаў павінны прыпыніць адсочваць гэтыя пытанні і ўсталяваць перакосы», — сказаў Міхал Мясніковіч.

Выконваючы даручэнні Прэзідэнта, Камітэт дзяржаўнага кантролю падрыхтаваў праект указа, які значна ўзмоцніць жорсткасць закупкі па імпарта, сказаў Міхал Мясніковіч. Цяпер дакумент знаходзіцца на разглядзе ў Адміністрацыі Прэзідэнта. Закранаючы аспект праекта указа, Міхал Мясніковіч расказаў, што размова ідзе аб змяненні парадку імпарту.

У сувязі з гэтым кіраўнік урада адзначыў таксама неабходнасць удкаладніць заданні нацыянальнай праграмы развіцця экспарту «сур'езна даваць» па імпартазамышленні. Адаказныя ў гэтым пытанні вызначаны Мініканомікі, МЗС і НАН Беларусі.

ISSN 1990 - 763X



Курсы замежных валют, установаў НБ РБ з 28.12.2011г. (для БН разлікаў)	
1 долар ЗША.....	8 360,00
1 еўра.....	10 930,00
1 латвійскі лат.....	15 692,16
1 літвійскі літ.....	3 165,11
1 чэшская крона.....	423,65
1 польскі злоты.....	2 466,73
1 расійскі рубель.....	266,00
1 украінская грыўня.....	1 041,81
USD.....	31,0847
10 UAH.....	38,7372
10000 BYR.....	37,0939
EUR.....	40,6339



Фота Анастасія КЛЕШЧУКА

### Гаспадары НЕ ЛЫКАМ ШЫТЫЯ

ВАСЬМІКПЛАСНІК Кароўчынскай сярэдняй школы Дзяснін Дзяснін не толькі хутка засвоіў тэхналогію пляцення традыцыйнага абутку нашых не такіх ужо і далёкіх продкаў, але і стаў самым сапраўдным захавальнікам цяпер у нечым экзатычнага побытавага рамства. Гэтай справе яго навучылі ў раённым Доме рамстваў. Школьнік, у сваю чаргу, перадаў свае веды малодшаму брату.

Цяпер ужо дакладна наша традыцыйнае дрыбніцае пляценне латцей не знікне, — кажуць навуковы супрацоўнік Валянціна Паўлюк і метадыст-майстар Валянціна Маісеева.

Майстэрства пляцення адроджана і ўзята пад ахову дзяржавы як культурна-гістарычная нематэрыяльная каштоўнасць. А для замацавання і працягу традыцыі ў Доме рамстваў створаны дзіцячы гурток «Лапаточка». Каб маленькіх удзельніц — вучні мясцовай школы — засвоілі тэхналогію нарыхтоўкі і вырабляць лінаванае лыка, навучыліся плесці хутка і якасна, маглі дэманстраваць сваё ўмельства на фестывалях і кірмашах. А яшчэ — выконваць шматлікія заказы, якіх усё больш паступае да майстроў.

На фотаздымку: Дзяснін Дзяснін і яго настаўніца Валянціна ПАЎЛЮК і Валянціна МАІСЕЕВА працуюць над чарговым заказам.

## АМАЛЬ УСЕ МЕСЦЫ Ё САНАТОРЫЯХ І БАЗАХ АДПАЧЫНКУ НА НАВАГОДНІЯ СВЯТЫ ЗНЯЛІ РАСІЯНЕ

КАЛЯ 200 тысяч расіянаў правядуць навагоднія і каляндныя свята ў Беларусі. Пра гэта расказаў на прэс-канферэнцыі дырэктар Дэпартамента па турызме Міністэрства спорту і турызму Вадзім КАРМАЗІН. Наша краіна даўно стала прыцягальнай для турыстаў з краіны-суседкі, і не сакрэт, што адпачынак у нас нашмат танней.

ведніку, санаторыях Кіраўніцтва справам Прэзідэнта краіны месьці на Новы год няма. Засталіся яны пакуль у санаторыях «Загор'е» і імя Арлоўскага.

Цікава для расійскіх турыстаў і беларускіх гарналыжных комплексаў, якія таксама чакаюць гасцей на Новы год. Як паведаміла прадстаўнік гарналыжнага комплексу «Сілічы» Ілона ЮРОУСКАЯ, з 25 снежня праца вучэбна-трэніровачнага траса працягласцю 120 метраў і два пад'ёмнікі. Акрамя таго, адкрыта цюбінгавая траса. Навагоднія і каляндныя пачуцьці ў комплекс прададзены. Праўда, на двар'е ўносіць свае карэктывы.



Фота Анастасія КЛЕШЧУКА

Расіяне навучыліся планавана заадаваць свой адпачынак, у той час як беларусы «прачынаюць» 29 снежня і пачынаюць тэлефанаваць, калі ў нас ужо не засталася месьцаў, — расказвае Алена БІЧУН, генеральны дырэктар замежнага прадпрыемства «Солвекс». — Сярод нашых аб'ектаў — санаторыі «Вясёлка» ў Гродзенскай вобласці, гасцініцы «Крыжоўка» і «Ратамка» ў Мінскай вобласці — усяго 6 аб'ектаў на 1100 месьцаў. На 98-99 адсоткаў у навагоднія свята яны заняты расіянамі, а беларусы, на жаль, позна схямануліся.

Праўда, у некаторых беларускіх санаторыях месьцаў лічба засталася. Намеснік начальніка па турызме РЦ «Цэнтрорт» Алена БРОК расказала, што сёлетня цэны на навагодні адпачынак крыху выраслі. 7 начэй на адну асобу ў санаторыі каштуе ад 900 000 рублёў (у кошт уключаецца банкет і навагодняя праграма). Ва ўсіх нацыянальных парках, Беларэзінскім запатаў і беларускіх гарналыжных комплексаў, якія таксама чакаюць гасцей на Новы год. Як паведаміла прадстаўнік гарналыжнага комплексу «Сілічы» Ілона ЮРОУСКАЯ, з 25 снежня праца вучэбна-трэніровачнага траса працягласцю 120 метраў і два пад'ёмнікі. Акрамя таго, адкрыта цюбінгавая траса. Навагоднія і каляндныя пачуцьці ў комплекс прададзены. Праўда, на двар'е ўносіць свае карэктывы.

## ДЗЯРЖГАНДАЛЬ НЕ СПЯШАЕЦЦА ПРЫЦЯГВАЦЬ ПАКУПНІКА АКЦЫЯМІ І СКІДКАМІ

АБ гэтым сказаў учора віцэ-прэм'ер Беларусі Сяргей РУМАС на пасяджэнні Савета Міністраў, перадае БЕЛТА.

«Гандаль мае значны рэзерв, — падкрэсліў Сяргей Румас. — Урад звяртае ўвагу Мінгандлю на неабходнасць рэагавання на попыт насельніцтва». Кірашчы, што праводзіцца ў Беларусі, паказалі, што попыт на тавары ў насельніцтва значны. Але з чэрвеня 2011 года рост тавараабароту практычна апынуўся, а з верасня пачаў падаць, канстатаваў віцэ-прэм'ер. «Мінгандаль гэта бачыць, але дастатковых мер не прымае. Статыстыка і разумны сэнс паказваюць, што запавольванне тэмпаў росту дзяржаўнага гандлю адбываецца на выбары спажывача, ён купіць недарагі і якасны ачынены тавар», — адзначыў віцэ-прэм'ер. «Аднак масавымі акцыямі і скідкамі страцкаць камерцыйныя магазіны, а дзяржаўныя прыятыя слабую актыўнасць, відаць, чакае ўказанню», — лічыць Сяргей Румас.

Віцэ-прэм'ер у цэлым адзначыў створаную на наступны год неабходную базу для дынамічнага развіцця эканомікі. Таксама вырашаны пытанні кошту энэргасурсы, падатковай нагару і аб'ёму бюджэтнага фінансавання. Перад дзяржорганами, аблвыканкамамі да канца гэтага тыдня пастаўлена задача максімальна зарэгістраваць колькасць рэзідэнтаў у свабодных эканамічных зонах Мінскай, Гомельскай, Брэсцкай, Магілёўскай абласцей. Тэрыторыі гэтых СЭЗ пазычаны. «Гэта наш экспертны патэнцыял», — падкрэсліў віцэ-прэм'ер.

Акрамя таго, дзяржаўным органам і аблвыканкамамі неабходна вызначыць з камерцыйнымі банкамі гранічныя аб'ёмы кредитавання на 2012 год у межах агульнага вяртання крэдыту і эмісійнага іх прыросту. Нарматыўная база для гэтага прынята.

Мініканомікі на працягу першага квартала 2012 года неабходна завяршыць фарміраванне антыманопольнай структуры і заканадаўства. «З пачатку другога квартала гэта сістэма павінна пачаць работу на поўную сілу», — падкрэсліў Сяргей Румас.

Мініканомікі на працягу першага квартала 2012 года неабходна завяршыць фарміраванне антыманопольнай структуры і заканадаўства. «З пачатку другога квартала гэта сістэма павінна пачаць работу на поўную сілу», — падкрэсліў Сяргей Румас.

## РОЗГАЛІС ІНФАРМАЦЫЯ С У Т А К

### КОЛЬКІ ПРАЕХАЎ — ЗА СТОЛКІ І ЗАПЛАЦІЎ?

Міністэрства транспарту і камунікацый разам з міністэрствамі эканомікі, фінансаў, абласнымі выканкамамі і Мінгарвыканкама павінны будучы падрыхтаваць прапановы па ўвядзенні дыферэнцаванай аплаты кошту праезду ў залежнасці ад адлегласці (часу) паездкі ў гарадскім транспарце. Загадам Мінтранса створана адпаведная рабочая група, куды ўвайшлі прадстаўнікі вышэйназваных органаў дзяржкіравання.

Ужо адбылося яе першае пасяджэнне. Вынікам сустрэчы стала прыняцце рашэння аб распрацоўцы і наступным укараненні ў краіне аўтаматызаванай сістэмы ўпраўлення «Адзіны праязны дакумент». Распрацоўка гэтага праекта, як патлумачылі ў прэс-службе Мінтранса, дазволіць арганізаваць дыферэнцаваную аплату ў залежнасці ад адлегласці (часу) паездкі, забяспечыць аплату за праезд з выкарыстаннем сучасных банкаўскіх тэхналогій (SMS-банкінг, інтэрнэт-банкінг, банкаўскімі пластыкавымі карткамі, у тым ліку і праз інтэрнэт), стымуляваць выкарыстанне шматразовых электронных праязных дакументаў максімальнай колькасцю пасажыраў. Плануецца праз рэалізацыю праекта таксама палепшыць з'яўляецца плаці за праезд у грамадскім транспарце за кошт біякі сістэмы аплаты праезду і ў цэлым павысіць акупнасць грамадскага транспарту. Пилотны праект мяркуецца распрацаваць у адной з аўтатранспартных арганізацый краіны ў 2013 годзе.

Сяргей РАСОЛЬКА.

### ДЗВЕ НОВЫЯ СЯРЭБРНЫЯ МАНЕТЫ

Сёння Нацыянальны банк уводзіць у абарачонне дзве сярэбраныя памятныя манеты — «Палацк. Ганзейскі саюз» і «Арабскі танец». Апошняя з новай серыі «Magia танца».

Аб'ём дзвюх манет маюць намінал 20 рублёў і 925 пробы сплаву. Дыяметр манет — 38,61 міліметра, маса — 28,28 грама. «Палацк. Ганзейскі саюз» адчаканена на АТ «Манетны двор Польшчы» якасцю «пруф» і тыражом 7000 штук. «Арабскі танец» адчаканены на ТАА «Б.Х. Маерс Кунстпргенштальт» у Германіі. Таксама мае якасць «пруф». Тыраж — 6000 штук.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

### МЗС БЕЛАРУСІ ПАПЯРЭДЖВАЕ АБ МАГЧЫМАЙ ЗАБАСТОЎЦЫ ПОЛЬСКІХ ПАГРАНІЧНІКАЎ

Паводле папярэдняй інфармацыі Федэрацыі прафсаюзаў работнікаў Пагранічнай службы Польшчы, з 28 снежня польскія пагранічнікі могуць пачаць так званую італьянскую забастоўку ў сувязі з адмовай урада павялічыць памер іх грашовага ўтрымання, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе МЗС Беларусі.

Сутнасць «італьянскай забастоўкі» ў тым, што пагранічнікі будучы выходзіць на работу, але службовы абавязкі будучы выконваць вельмі павольна. «Паводле заявы лідараў Федэрацыі прафсаюзаў, найбольш рэзанансны эффект мерапрыемства будзе мець на аўтамабільных пунктах пропуску, дзе час чакання на ўезд/выезд у Польшчу можа дасягнуць тыдня».

### МІНСПОРТУ І ТУРЫЗМУ РАІЦЬ БЕЛАРУСАМ УСТРЫМАЦЦА АД ПАЕЗДАК У ЕГІПЕТ

Міністэрства спорту і турызму рэкамендуе беларускім грамадзянам устрымацца ад паездак у Егіпет. Аб гэтым паведаміў учора журналістам дырэктар дэпартамента па турызме Міністэрства спорту і турызму Вадзім Кармазін, перадае БЕЛТА.

У сувязі з палітычнай сітуацыяй у краіне беларусам варта адказаць наведанне гэтай краіны ў турыстычных мэтах. Разам з тым, як адзначыў дырэктар дэпартамента, некаторыя беларусы, магчыма, паграбуюць гэтай рэкамендацыяй, паколькі цэны на адпачынак у Егіпце адчувальна знізіліся. Пры гэтым назіраецца спад попыту на адпачынак у Егіпце — прыкладна на 30-35 працэнтаў.

### ВЫПІШЫ МАРЦІНІ, СТАЛІЧНЫ УРАЧ СЕЛА ЗА РУЛЬ

І была пазбаўлена праваў на 4 гады

24 снежня ў 9 гадзін раніцы 46-гадовая жанчына, урач аднаго са сталічных прадпрыемстваў, ехала на аўтамабілі «Фольксваген Гольф» і сутыкнулася з «Фордам», які ехаў наперадзе.

Супрацоўнікам ДАІ жанчына патлумачыла, што ехала з хуткасцю 10 км/г і проста не паспела затармазіць перад пешаходным пераходам, калі перад ёй спыніўся «Форд». Але прычыны такой марудліваці растлумачыў медыцынскі агляд, які паказаў 1,67 праміле алкаголю ў крыві жанчыны на перарываным выдыху. Жанчына расказала, што напярэдадні ўжывала марціні. Але гэта, безумоўна, не так, бо ў такім выпадку выпіць трэба некалькі літраў, каб раніцай быў такі аналіз, — расказвае старшы інспектар па агітацыі і прапагандзе АДАІ Савецкага раёна Мінска Марыя Дзькава. — Сёння раніцай жанчына прыходзіла ў ДАІ. Пасля разбіральніцтва яна атрымала пакарэнне ў выглядзе штрафу ў памеры 1 мільён 50 тысяч. Штраф яна аплаціла. Акрамя таго, яна пазбаўлена праваў на 4 гады.

Алена АУЧЫНІКАВА.

### КІТАЙСКИ ХОЛДЫНГ «ДЖЫЛ» ЗАЦІКАЎЛЕНЫ Ў СТАВЭННІ ВЫТВОРАЦІ ЛЕГКАВЫХ АЎТАМАБІЛЯЎ У БЕЛАРУСІ

Магчымаць выканання праекта абмяркоўваліся на нядаўняй сустрэчы прэм'ер-міністра Беларусі Міхалі Мясніковіча з кіраўніцтвам кітайскага холдынга. «Праводзіцца прэзентацыя прадукцыі, прэзідэнт кітайскай кампаніі Ян Цзянь выказаў гатоўнасць развіваць супрацоўніцтва па запуску новых магутнасцяў на адным з беларускіх прадпрыемстваў», — расказалі ў прэс-службе.

## ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование (описание) имущества и стоимость имущества	Лот № 1 — капитальное строение, инв. №203/С-15823 (механические мастерские с пристройками) стоимостью 172 200 000 рублей. Лот № 2 — капитальное строение, инв. №203/С-17121 (здание склада механического цеха) стоимостью 11 100 000 рублей.
Собственник (владделец) имущества	ОАО «ВИСТАН», УНП 300029332
Местонахождение (адрес) имущества	Лот № 1 — Витебская обл., г.п. Шумилино, ул. Коммунальная, 2А. Лот № 2 — Витебская обл., г.п. Шумилино, ул. 40 лет Октября, 3/1.
Место (адрес), дата и время проведения торгов	г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 318, 12.01.2012 в 11.00
Справочная информация об организаторе торгов	Хозяйственный суд Витебской области 210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 318, http://vitebsk.court.by/ тел./факс (80212) 49 13 45, (8 029) 366 40 15 судейный исполнитель Бураков Игорь Вячеславович, старший судебный исполнитель Бородулин Алексей Александрович, тел. (80212) 49 13 40, (8044) 746 73 00
Условия и порядок проведения торгов	Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано: 1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством. 2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области №3642903000023 в 201 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 259, УНН 300007670, не позднее 17.00, 11.01.2012. Минимальная величина первого шага — 5% от первоначальной стоимости лота. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

# АМАЛЬ УСЕ МЕСЦЫ У САНАТОРЫЯХ І БАЗАХ АДПАЧЫНКУ...

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)**  
— Нам не патрэбны снег, але патрэбны мароз. Спадзяёмся, што тэмпература ў пачатку студзеня апусціцца і нам уладца адчыніць і тэрую трасу. — расказава Ілона Юроўская. — Цінавая палітыка ў нас засталася ранейшай, і кошту ў доларавым эквіваленце не змяніліся. Да таго ж мы распрацавалі цэлую сістэму зніжкаў — для дзяцей і для тых, каму за 60, у будні дні і інш.

Гарнальскія комплексе «Лагойск» у сувязі з незімовым надвор'ем лыжнікі пакуль не змогуць праправаваць свае сілы на трасе, затое ў цэнтры з'явіліся новы будынак з дыскавалібу, чакаючы гэсцей лазневы комплекс, тэнісныя корты і іншыя забаўны.

Прыявіліцаў турыстаў — як айчынных, так і замежных — збіраюцца на навагоднія святы і базы адпачынку, якія спецыялізуюцца на так званай нематэрыяльнай спадчыне, або абрадах. Клуб «Фестывальны» (Валожына раён) летас упершыню правёў мерапрыемства «Завіруха», кульмінацыяй якога сталі гонкі на сабах-чыжках. Чакалася, што свята наведзе каля 400 гэсцей, у выніку яго сабрала каля 2 тысяч гледачоў і удзельнікаў. Сёлета 28 студзеня клуб «Фестывальны» зноў запрашае на «Завіруху». А цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі «Ратамка» 117 студзеня традыцыйна наладжае вялікія канёныя святы. Што датычыць непасрэдна абрадаў, то ў кожным раёне свае святы і свае абрады, многія з якіх уключаны ў спіс ЮНЭСКО як помнікі нематэрыяльнай спадчыны. Напрыклад, 6 студзеня ў Лепельскім раёне пройдзе абрад «Жаніцца Бацька».

Беларуская чыгунка прапануе свае варыянты навагодняга адпачынку. Трэці год запар у Белаежскую пушчу адпраўляюцца бесперасадчына вагоны, дзе турыстам прапануецца сутачная забавляльна-экскурсійная праграма. З 23 снежня штодзённа адпраўляюцца 2 вагоны, якія працягнуць курсіраваць і ў студзені. А 13 студзеня, на стары Новы год, гэта будзе цэлы цягнік з 5-ці купэйных вагонаў. Праўда, білеты на яго ўжо цалкам раскуплены.

— Мы гатовы вазіць турыстаў у Белаежскую пушчу ўсю вясну і ўсё лета, тым больш што зараз гэтая паслуга карыстаецца вялікім попытам, — расказвае **начальнік турыстычнага цэнтру «Дортур» Аля САФОНАВА**. — Максімальны кошт паездкі для дарослага — 250 тысяч рублёў, дзе ўлічана ўсё да дробязяў, нават пасцельнае бібліна ў цягніку і гарбата на пушчаных травах з білінамі падчас экскурсій на адкрытым паветры.

Беларуская сталяца адкрыла навагоднія святкаванні парадом Дзёда Мароза ў Сінягур, які праішоў 24 снежня і сабраў каля 700 удзельнікаў. У Мінску устаноўлена каля 50 ёлак, якія ўпрыгожваюць цэнтральныя навагоднія пляцоўкі. Надвор'е не дае магчымасці заліць каткі, аднак з надыходам марозаў у сталіцы іх з'явіцца каля 115, паблізу **начальніка аддзела ўпраўлення фізічнай культуры і спорту Мінгарвыканкома Сяргея ЮХНАВЕЦА**. Акрамя таго, у сталіцы будзе прадаваць каля трох дзясяткаў пунктаў пракату каныкоў і столькі ж хакейных каролек. Дарэчы, пакатацца на каныках можна ў Лядовым палацы і Палацы спорту, а таксама на «Мінск-Арэне». Кошт пракату каныкоў з мінулага года не змяніўся — 10 тысяч.

Сёлеты турыстычны сезон, паводле прызначэння спецыялістаў, атрымаўся неадназначным. Сітуацыя на валютным рынку паўплывала на выезд беларусаў за мяжу. Ён знізіўся на 20-30 адсоткаў. Але з'явіўся попыт на ўнутраны турызм, паведаміў **Вадзім Кармазін**. Аб'ём экспарту турыстычных паслуг склаў сёлета 150 мільянаў долараў (ён вырас на 115-117 адсоткаў). Калі летас у Беларусь арганізавана прыехала каля 120 тысяч турыстаў, то сёлета іх стала больш — 135-137 тысяч. 147 тысяч замежнікаў адпачылі ў беларускіх санаторыях (на 11 тысяч больш, чым у папярэдні год). Больш за 80 адсоткаў склаў расіяне, хоць на іх актыўнасць і паўплывала негатыўная інфармацыя пра Беларусь у расійскіх СМІ. Увогуле ж у піццёры нашых турыстаў уваходзяць, акрамя расійян, немцы, літоўцы, туркі і палякі. Яны складаюць 98 адсоткаў беларускіх гэсцей. Усяго сёлета нашу краіну наведалі прадстаўнікі 122 краін свету.

**Алена АУЧЫНІКАВА.**

## Абзац

▲ У Мінску з пачатку сезона на дарогі высыпана 256 т тэхнічнай солі і 276 куб.м пясчана-салаёнай сумесі, паведаміў на аперацыйнай нарадзе ў Мінгарвыканком генеральны дырэктар ДВА «Горрэмтадор» **Дзмітрый Глінскі**.

▲ У Беларусі плянуецца стварыць два холдынгі па вытворчасці абытку. Іх мяркуюць сфарміраваць на базе вядуцых беларускіх вытворцаў абытку — «Марко» і «Белвест». Так, «Марко» плануе стварыць такую структуру на аснове ўласных вытворчых, а таксама падключэння да праекта Лідскай абытковай фабрыкі, Смілавіцкай валяльна-войлачнай фабрыкі і «Віцебсктэкстыльгандлю».

▲ Брасцкія мытнікі затрымалі 4 тony кантрабандных руж. Буйная партыя кветак канфіскавана ў аўтамабільным пункце пропуску «Казловічы». Іх перавозілі з паршунным заканадаўства ў аўтацягніку «МАН», што ехаў з Чэхіі ў Расію. Кантрабандны тавар складаўся з 47 тыс. руж. Па факце праводзіцца праверка, а паколькі тавар хутка псеўдзі, у кароткія тэрміны будзе прынята рашэнне аб яго перадачы гандлёвым арганізацыям.

▲ Пракуратура Цэнтральнага раёна Мінска праводзіць праверку па факце самагубства 55-гадовай жыхаркі **Бабруйска**. Жанчына, якая знаходзілася на лячэнні ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры пультманалогіі і фізіятрыі, 26 снежня выкінулася з акна прыбярэльнай на цафёрным паверсе будынка. Ад атрыманых пашкоджанняў яна памерла на месцы.

## Поўны абзац

▲ Прыдуманы бутэробод, які вырацоўвае ад пахмелля. Англіійскія навукоўцы працягваюць радаваць грамадскага сенсацыяна. Аказваецца, смажаная гародніна з сырам і сардзінамі, якія кладуцца на ржаны хлеб, лепш за ўсё падыходзіць як лячэбны сродак ад пахмелля. Такі сэндвіч кантралюе ўзровень цукру ў крыві, узнімае настроі, здымае стомленасць і разраджае, блакуе шкоднае дзеянне метабалітаў алкаголю. Ад галаўнога болю, ванітаў і дыярыі пасля празмернага ужывання моцных катэйнаў дапаможа бутэробод з тунцом, кунжутам і авакада або поспай ялавічынай і соусам чылі, падмажанымі бұракамі і цэльнымі лістамі шпінату. Дарэчы, прымяненне падобных страў умяняе зубы і костькі, а таксама павышае тонус і эластычнасць скуры.

**Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.**

Угварыны прадстаўніцтвам Белгосстраха па Ленінскім раёну г. Мінска бланк страхавога паліса по добровольному страхаванню от несчастных случаев и заболеваний формы 2РН серии БНН № 0001192 считать недействительным.

УНП 101883943

## Пытанні

### КАБ ПАДВЕСЦІ У ХАТУ ВАДУ, ТРЭБА ПАЧАЦЬ З ДОКУМЕНТАЎ

Добры дзень, рэдакцыя газеты «Звязда». Пішуць вам пенсіянеры, абадва — інваліды. А праблема ў нас такая. Мы хочам правесці вадку, а нам казалі: каб правесці, трэба выкупіць сваю хату і зямлю. Завяў мы падавалі ў сельсавет, ужо яраз год праішоў. І вось яны нам вынеслі такую прапанову. Праўда гэта ці не? Звяртаемся да вас па дапамогу.

**Мікалай МАЦВЕЕВІЧ і Любоў Гаўрылаўна КРЫВАЛЬЦЭВІЧ, пасёлак Сосны-1 Любанскага раёна.**

Вядома ж, нашы паважаныя чытачы нешта наблыталі. Як гэта — выкупіць хату, каб правесці вадку?! Сітуацыя па нашай просьбе патлумачыла кіраўнік справам Камунаруцкага сельсавета **Жанна Ульяніцкая**.

— Падвядзеныя вадку — як адміністрацыйная працедура — праходзіць як рэканструкцыя жылля. Для таго, каб яе ажыццявіць, у абавязковым парадку трэба мець два дакументы: у мяжы, на ўчастак, і з агенцтва па рэгістрацыі нерухомай маёмасці (больш вядомага як колішняе БТІ). У якасцю такіх папер няма. Таму мы праз сацыяльнага работніка прасілі перадаць заўяўкінам, што ім напачатку трэба звярнуцца да нас з пісьмовай заявай. Кожны чыцвер да нас прыязджае землеўпарадчык. Пасля таго, як ён выканае сваю працу, трэба будзе звярнуцца ўжо ў БТІ. Абезьдэ даведкі можна будзе атрымаць цягам месяца. Аднак пакуль афіцыйна да нас гэтыя жыхары не звярталіся, — сказала **Жанна Іванаўна**.

Напрыкмынцы разказала нам запынілі, што нашым чытанам яшчэ раз дадаткова — праз таго ж сацыяльнага работніка ці вуснамі работніка сельсавета — патлумачыць увесь неабходны алгарытм дзеянняў па атрыманні неабходных ім дакументаў.

## Э першых вучаю

# НА МІНШЧЫНЕ БУДАЎНІКАМ ПРАЦЫ КОПІЦЬ

**ПРА** гэта расказаў учора старшыня Мінаблвыканкома **Барыс Батура** на сустрэчы з членамі абласнога Савета Старэйшын. Нагадаем, што ў Савет старэйшын, які існуе ўжо больш за 10 гадоў, уваходзяць людзі з багатым жыццёвым вопытам, ветэраны працы, былыя кіраўнікі самага высокага узроўню. Выступваючы са своеасаблівай справаздачай перад такімі заслужанымі людзьмі, **Барыс Васільевіч падвёў** папярэдняй вынікі 2011 года.

Па яго словах, у цэлым год склаўся для Мінскай вобласці нядрэнна. Тым не менш, як і ўся краіна, вобласць не здолела выканаць усе прагнозныя паказчыкі. У тым ліку і прырост валовага рэгіянальнага прадукту. Аднак не ўсё так дрэнна.

Сярэдняя заробатная плата па выніках 11 месяцаў сёлета складала 1 млн 730 тыс. рублёў. У снежні яна значна вырасла — 2 млн 300 тыс.

— Па агульнай суме інвестыцый мы перагналі нават горад Мінск, — адзначыў **Барыс Батура**, — гэта звыш 16 трыльянаў рублёў (па прадпрыемствах усіх формаў уласнасці, у тым ліку рэспубліканскіх, камунальных і пазаведамаснага падпарадкавання).

Што тычыцца знешняга гандлю, у цэлым па вобласці мы выйдзем на станоўчае сальда — 2,5 мільярд долараў, — але, як вы разумееце, гэты паказчык у асноўным дасягнуты дзякуючы рабоце двух прадпрыемстваў — «Беларуськалія» і «БелАЗа», — на доляры жх прыпадае каля 60% аб'ёмаў знешняга гандлю. Акрамя таго, арганізацыі пазаведамаснага падпарадкавання сумеснымі намаганнямі забяспечылі экспарт у памеры амаль мільярд долараў. Мы лічым, што рухаецца ў правільным кірунку, і гэтакую сектараў будзем і надалей надаваць павышэнню ўвагу.

Ураджай збожжа Міншчына сёлета сабрала большы, чым л-



Сябра Савета старэйшын Мінскай вобласці, былы прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь, ветэран працы **Сяргей ЛІНГ**.

**Член Савета старэйшын Мінскай вобласці, былы старшыня Мінаблвыканкома, былы прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь, ветэран працы Сяргей ЛІНГ:**

### «ЛІЧУ, ШТО МЫ НЕ ПАМЫЛІЛІСЯ У ВЫБАРЫ КУРСУ РАЗВІЦЦЯ»

Размаўляючы з журналістамі, **Сяргей Сцяпанавіч падкрэсліў**, што, нягледзячы на тое, што зыходзячы год быў неадназначным, на яго погляд, беларуская мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця паказала сваю жыццяздольнасць ва ўмовах крызісу.

— Нягледзячы на ўсё ўзрушэння, аб'ектыўна і суб'ектыўна, рэальны сектар не стаіць на месцы, — адзначыў былы прэм'ер-міністр. — Працу прамысловасці, аграрна-сельскагаспадарчы сектар, забяспечана занятасць, і гэта надае поўную упэўненасць у тым, што мы выпрабаванне вытрымалі. Былі прыняты неабходныя захады па стабілізацыі сітуацыі, магчыма, з некаторым спазненнем, аднак яны далі належны эфект: «звязаны» эмісійныя грошы — хоць і са страмі для насельніцтва, са змяншэннем аб'ёмаў крэдытавання і скарачэннем затрат на фінансаванне некаторых дзяржаўных праграм. На самым высокім узроўні дамовіліся па цэнах на энерганосныя біты, па крэдытах, што павялічыла нашы золатавалютныя запасы амаль да 7 мільярд долараў.

Зразумела, насельніцтва адчула вялікую нагрукку, але мне здаецца, што адпуканне цэн было правільным. Калі б гэтага не зроблена, то мы сёння маглі б апынуцца перад пустым прылаўкам, бо пасля дэвальвацыі пакупніцкая здольнасць нашых краін-суседзяў стала вышэйшай. І нашы памежныя тэрыторыі гэта ўжо адчулі. Таму крок па выраўноўванні цэн і адначасовае павышэнне пенсій, зарплат, стывендый збалансавалі сітуацыю. Усталяваўся адзін валютны курс.

Па словах **Сяргея Лінга**, высокі валютны курс выгадны для нашых экспарцёраў, што ў рэшце рэшт станоўча паўплывае і на нашу эканоміку.

— Я ў упэўненасці гляджу ў будучыню, — падкрэсліў экс-прэм'ер. — Лічу, што не памыліліся з выбарам курсу развіцця. Мы выплываем з крызісу, але, улічваючы міжнародную эканамічную абстаноўку і пагрозу другой хвалі фінансаванага крызісу, расслабляцца нельга.

Кожнаму з нас трэба прывучацца да жорсткай эканоміі і жыць па сродках, параіў **Сяргей Сцяпанавіч**. Каб больш атрымаць, трэба больш працаваць, а магчымасці зарабіць у рэспубліцы ёсць.

Нагадаем, што зацверджаным 16 жніўня тэхнічным рэгламентам Мытны саюз гэтых трох краін забараніў паўторна выкарыстоўваць шыкліяны бутэльні для разліва алкагольных напояў і дзіячлага харчавання. Гэта азначала, што з 1 ліпеня наступнага года вытворцы не змоглі б збіраць і паўторна выкарыстоўваць амаль усе віды шыкліянай тары. Да чаго гэта магло б прывесці?

Для нашай краіны забарона на паўторнае выкарыстанне шыкліянаў — да росту выдаткаў вуглякіслага газу на 50-60 тысяч тон у год і да павелічэння ахдоўкаў шыкла, якое выдзіваецца на звалку, на 500 мільянаў бутэлек у год.

Нагадаем, што зацверджаным 16 жніўня тэхнічным рэгламентам Мытны саюз гэтых трох краін забараніў паўторна выкарыстоўваць шыкліяны бутэльні для разліва алкагольных напояў і дзіячлага харчавання. Гэта азначала, што з 1 ліпеня наступнага года вытворцы не змоглі б збіраць і паўторна выкарыстоўваць амаль усе віды шыкліянай тары. Да чаго гэта магло б прывесці?

Для нашай краіны забарона на паўторнае выкарыстанне шыкліянаў — да росту выдаткаў вуглякіслага газу на 50-60 тысяч тон у год і да павелічэння ахдоўкаў шыкла, якое выдзіваецца на звалку, на 500 мільянаў бутэлек у год.

Нагадаем, што зацверджаным 16 жніўня тэхнічным рэгламентам Мытны саюз гэтых трох краін забараніў паўторна выкарыстоўваць шыкліяны бутэльні для разліва алкагольных напояў і дзіячлага харчавання. Гэта азначала, што з 1 ліпеня наступнага года вытворцы не змоглі б збіраць і паўторна выкарыстоўваць амаль усе віды шыкліянай тары. Да чаго гэта магло б прывесці?

**Сяргей РАСОЛЬКА.**

увагу на аб'ёмах жыллёвага будаўніцтва.

— Нас, вядома, крхуць бянтэжыць заданне па будаўніцтве жылля, — прызнаўся старшыня абласнога выканкома. — На 2011 год у нас было заданне — пабудаваць 1 мільён 300 тысяч квадратных метраў, да канца года мы ўвядзем 1 мільён 100 тысяч. У наступным годзе пакуль што плануецца з бюджэтнай падтрымкай узвесці 270 тысяч квадратных метраў жылля, а ў цэлым — 720 тысяч. Мы ставім перад сабой задачу: 820 тысяч квадратных мет-

раў жылля ў цэлым, у тым ліку 340 тысяч — з бюджэтнай падтрымкай. Тады мы зможам закончыць усё жыллё, якое расплачлі будаваць сёлета. Пакуль што гэтае пытанне прапрацоўваецца, але я думаю, што мы гэтага даб'ёмся.

Заруганасць будаўнічай галіны на Міншчыне ў наступным годзе будзе дастатковай, паабяцаў **Барыс Батура**, што дазволіць захаваць гэтую галіну. Апроч таго, у аблвыканкома ёсць пэўныя планы наконт будаўніцтва сацыяльных аб'ектаў у шэрагу рэгіянаў.

Мінская вобласць адсталая ў развіцці малочнай галіны, расказаў старшыня аблвыканкома. Тут толькі 13% кароў дояць у спецыяльных даільных залах. Гэта самы нізкі паказчык па краіне. У наступным годзе Міншчыне прыйдзецца сур'ёзна «падцягнуць» гэты паказчык. Пакуль што на тэрыторыі вобласці толькі 96 даільных залаў. Да канца года будзе уведзены яшчэ 17 і яшчэ прыблізна столькі ж — рэканструяваны.

— На наступны год мы ставім перад сабой задачу пабудавання 51 новаму малочна-твароўнаму ферму, і, у адпаведнасці з заданнем кіраўніка дзяржавы, у кожнай гаспадарцы мадэрнізаваць па адной ферме (гэта яшчэ 350 фермаў, якія павінны быць упарадкаваны сіламі самых сельгаспрадпрыемстваў). Аднак мы разумеем, што для многіх СВК такая задача невыканальная, таму за кошт інвестыцыйнай праграмы ў бюджэце праду-гледжваем пад гэта 200 мільярд рублёў.

У наступным годзе, калі нічога нам не перашкодзіць, мы павінны выйсці на выкананне ўсіх прагнозных паказчыкаў, — заявіў **Барыс Батура**, — у тым ліку забяспечыць заданне па росце заробатнай платы на 3-3,5% пры росце прадукцыйнасці працы на 4,5%.

**Інга МІНДАЛЁВА.**

Кожнаму з нас трэба прывучацца да жорсткай эканоміі і жыць па сродках, параіў **Сяргей Сцяпанавіч**. Каб больш атрымаць, трэба больш працаваць, а магчымасці зарабіць у рэспубліцы ёсць.

**Інга МІНДАЛЁВА.**

## Сямён ШАПІРА, старшыня Гродзенскага аблвыканкома:

# «Год быў няпросты, але шмат зроблена і ёсць добры фундамент на будучыню»

**ДЫНАМІЧНАЕ развіццё Дзвінчанскага рэгіёна ў наступным годзе будзе падмацавана шэрагам новых праектаў у эканоміцы і сацыяльнай сферы. Аб некаторых з іх Сямён Шапіра паведаміў на прэс-канферэнцыі ў Гродне.**

Гаворачы аб сваіх ацэнках 2011 года, кіраўнік вобласці зазначыў:

— Год быў няпросты найперш у фінансавай сферы — дэвальвацыя рубля, інфляцыя. Але сёння гэтыя працэсы спыняюцца. І самае галоўнае, што ў выніку барацьбы з наступствамі сусветнага фінансаванага крызісу мы вырашылі асноўную задачу: крызіс не перакінуўся на эканоміку. Дынаміка станоўчая, эканоміка працуе. Толькі каля трох працэнтаў прадпрыемстваў вобласці пакуль страцілі, у цэлым узровень рэнтабельнасці складае прыкладна восем — дзевяць працэнтаў. У нас не спыніліся прадпрыемствы — усё працавалі, людзі атрымлівалі зарплату. Так, магчыма, не такую высокую, як хацелася б. Але сёння ёсць добры фундамент выпраўлення сітуацыі, дэбара старту ў 2012 годзе. Пры гэтым мы, у парадку рэкамендацыі, прапанавалі кіраўнікам прадпрыемстваў, каб іх зарплата не перавышала больш чым ураг сярэдняю ў гэтым калектыве. Гэта будзе стымуляваць пошук крыніц для павелічэння зарплат калектыву, каб не было вялікай розніцы ўнутры прадпрыемства і паміж рознымі прадпрыемствамі. Павялічылася зарплата ў калектыве — тады ўзровень даходаў кіраўніцтва павінен быць вышэй. Мяркую, што кіраўнікі нас пацуюць.

Што тычыцца сельскай гаспадаркі, то Гродзеншчына сёлета захавала пазіцыі лідара па ўсіх відах вытворчасці. З пункту гледжання не аб'ёмаў, а інтэнсіўнага развіцця — ураджайнасці, надояў, прываг буйной рагатай жывёлы і свіней. Некалкі гадоў таму вобласць страціла лідарства ў малочнай галіне — сёлета яна зноў мае самы высокі надой у сярэднім ад каровы. Лепшыя паказчыкі і па ўраджайнасці збожжавых, іншых асноўных культур. Напрыклад, збожжа кукурузы ў Прынямонні атрымалі 108 цэнтнераў з гектара — гэта еўрапейскі ўзровень. А цукровых буркоў — больш за 500 цэнтнераў з гектара. Хоць, перакананы **Сямён Шапіра**, гэта не мяжа, бо ў Гродзенскім раёне ўжо сёлета ў цэлым атрымалі больш за 730 цэнтнераў.

— З пункту гледжання тэхнічнага аснашчэння мы сёння выглядаем ужо даволі магутна, але праблема ў тым, што адзін кіраўнік пастаянна вучыцца новым тэхналогіям і мае вынік, а іншы такога жадання не выказвае, а значыць, застаецца ў баку ад сучасных надыходаў, — зазначыў **Сямён Шапіра**.

У наступным годзе на Гродзеншчыне запланавана пабудаванне 36 сучасных малочна-твароў-

фермаў, дзе будучы належныя патрабаванням часу ўмовы для працы людзей і, аразумела, утрымання жывёлы, каб была максімальная эфектыўнасць. А яшчэ адзін з праектаў тычыцца, так бы мовіць, вяртання былой папулярнасці індэчцы, прычым з мэтай не толькі паставак мяса на прылаўкі, але і забяспачэння маладым насельніцтва, каб людзі вырошчвалі ў сябе. Вялікая ўвага ў вобласці надаецца таксама будаўніцтву агароднінаасвоішчаў (сёлета ўвядзена ў эксплуатацыю 8), прычым для вырашэння гэтай і іншых задач у сельскай мясцовасці, на думку старшыні аблвыканкома, у раёнах трэба актыўна карыстацца гаспадарчым спосабам будаўніцтва, разлічваючы не толькі на бударганізацыі, якія даўно існуюць, але і ствараць і развіваць новыя.

Якія прыярытэты ў сацыяльнай сферы? Найперш — медыцына, лічыць **Сямён Шапіра**. За кошт ільготных крэдытаў, якія былі выдзелены Гродзеншчыне рашэннем кіраўніка дзяржавы, сёлета шмат зроблена, у прыватнасці, у кардыялагічным дыспансэры (хутка там пачнуцца аперацыі на сэрцы, пра якія раней маглі толькі марыць), абласной дзіцячай балынцы, цэнтры пералічвання крыві. Праца ва ўстановах аховы здароўя прадоўжыцца і ў наступным годзе: у вобласці будучы прыведзены ў парадак каля 15 аб'ектаў.

Прыярытэтам 2012-га для ўсёй вобласці будзе і перасяленне людзей са старога, у аварыіным стане жылля. Акрамя таго, у Гродне цяпер высокімі тэмпамі будзеца аб'язан дарага, пачынаецца рэканструкцыя філармоніі і тэатра лялек, а ў адным з даўно «замарожаных» будынкаў мяркуюцца зрабіць сучасны, шматпрофільны моладзевы цэнтр. Будучы будавацца і спартыўныя комплексы (Ашмяны, Гродна), бо гэта, перакананы **Сямён Шапіра**, патрэбна найперш для нашых дзяцей: «Каб яны вырасталі здаровымі, займаліся спортам, а не чымсьці іншым, за што мы іх часта крытыкуем».

Пры гэтым пры будаўніцтве ў Гродне, на думку старшыні аблвыканкома, павінна быць асаблівае стаўленне да гістарычнага цэнтру:

— Яго нельга загравашчаваць жыллем і, адпаведна, транспартам, сучасным будынкам, якія дыстануюць з аб'ектамі гістарычнай пабудовы. Тут павінны быць найперш створаны ўмовы для адпачынку людзей, «з'яўлення» зоны.

Дарэчы, асабліва ўвага цяпер надаецца аб'ектам незавяршанага будаўніцтва, у тым ліку і даўгабудам па віне інвестараў, якія не выконваюць свае абяцанні.

— Мы запрасілі такіх інвестараў і перазаклучылі з імі дагаворы, прадугледжваючы аднаасць за праграмаўку. Адпаведныя меры да інвестараў, якія не выконваюць сваіх абавязкаў перад рэгіянам, павінны быць унесены і ў заканадаўства, — лічыць **Сямён Шапіра**. — Узяўся — павінен зрабіць.

**Барыс ПРАКОПЧЫК.**

## ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ

Наименование (описание) имущества и его стоимость	Лот № 24. Дорожно-транспортное средство — автобетоносмеситель 581412 на базовом шасси автомобиля КАМАЗ 55111R, регистрационный номер АВ5688-2. Первоначальная стоимость — 340 895 000 рублей.
Собственник (владелец) имущества	ДКУСП «Дошкольная ПМК-52» УНП 300013041
Местонахождение (адрес) имущества	г. Докшицы, ул. Черняховского, 70
Место (адрес), дата и время проведения торгов	Интернет-портал хозяйственных судов Республики Беларусь <a href="http://court.by/sales/">http://court.by/sales/</a> С 9 часов 00 минут 25.01.2012 по 18 часов 00 минут 03.02.2012
Справочная информация об организаторе торгов	Хозяйственный суд Витебской области 210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 304, <a href="http://vitebsk.court.by/">http://vitebsk.court.by/</a> Судебный исполнитель Железнодорожный Юрий Александрович, тел./факс. (80212) 49 13 41, (8 029) 366 40 11, старший судебный исполнитель Бороудин Алексей Александрович, тел. (80212) 49 13 40, (8044) 746 73 00
Лицо, желающее принять участие	

28 снежня  
2011 г.  
№ 34 (272)

## Ёсць пытанне Можна ці нельга?

### Заканадаўчая база для КУПаў адстае ад практыкі

Святлана ЯСКЕВІЧ

Камунальнае ўнівернае прадпрыемства «Псышчаўскае» Іванаўскага раёна — «дзіця» Указа №21. Пасля таго, як выйшаў згаданы дакумент, КУПы сталі рэгістраваць ледзь не паўсюдна. Так, сесія Брэсцкага абласнога Савета ў лютым 2007 года прыняла рашэнне да канца года стварыць па КУПе ў кожным сельсавеце. Але такую рашэнне да канца года стварыць па КУПе ў кожным сельсавеце. Але такую рашэнне да канца года стварыць па КУПе ў кожным сельсавеце.

Штыкешу, на некалькі, аднаму дзірку ў страсе трэба закрыць, другому плот адрамантаваць. Побач з пілапрамай стаіць гатовая альтанка, зробленая з рэшткаў рознай драўніны, якую тут гатовы прадаць па вельмі дэмакратычнай цане. «Бывае, адзінокая пенсіянерка ці вясковы дзядок адну дошку просяць для нейкіх гаспадарчых патрэб, дык даём без усялякай аплата», — заўважае Галіна Мікалаевуна, дырэктар прадпрыемства. Адходы вытворчасці пілапрамы прадаюцца вясковым у якасці паліва па вельмі нізкіх цэнах. Ды і якая яшчэ арганізацыя возьмецца за выкананне такога спецыфічнага заказу, як, напрыклад, драўлянай прыбіральні? Тут жа — калі ласка, і ў самыя сціслыя тэрміны.

Бо адна справа — стварыць прадпрыемства, і зусім іншая — забяспечыць яго прыбыткавае ці хоць бы нястратнае існаванне. Таму паспешліва заснаваныя ініцыятыўныя зверху структуры паступова адміралі. І сёння ў абласцях ці налічыш па два-тры вясковыя прадпрыемствы па аказанні паслуг насельніцтву, якія выстаялі, здолелі умацаваць матэрыяльную базу, захаваць рабочыя месцы. У гэтым шэрагу — прадпрыемства Псышчаўскага сельсавета, якое вы-

сталяванна пілапрама. А ў былых падсобных памяшканнях школы размяшчаецца тэхніка. Тут ёсць умовы для рамонтна і наладкі абсталявання. Ёсць і пакой адпа-



Сяргей Дробат дэманструе тэхніку дрэва, якое знеслі. Злева Галіна Мельнік.

лучаецца з усім. І перш за ўсё, відаць, таму, што стваралася яно ініцыятыўнай знізу.

Менавіта ў сельвыканкаме складалі бізнес-план, шмат разоў пралічалі, абдумвалі, раіліся, перш чым папрасіць крэдыт на закупку тэхнікі. У раёне павярылі ў рэальнасць памкнёнага вясцоўца, дапамагі класіфікацыі дакументацыі і выдзелілі беспрацэнтную пазыку ў памеры 150 мільёнаў рублёў пад стварэнне 15 рабочых месцаў. Заснавальнікам КУПа выступілі сельвыканкам. Ён жа перадаў нашаму прадпрыемству тэхніку, якая раней была ў гаспадарча-разліковага падраздзялення — грузавы і легкавы аўтамабіль, бензазаправі, газонакасілку. За пазыку набылі трактар МТЗ-320, а проста паглядзець, як ідзе праца, перамоваміца словам з работнікамі.

Не могуць не звярнуць на сябе ўвагу ліўзарныя дрэвы, складзеныя ў двары. Шырыня стала ў некалькіх дэкадах да 1,8 метра. Пасля таго, як КУП набыў аўтагідрапаўэрцік, стала магчымым знішчыць амерыканскія дрэвы, якія ўсталяваліся ў двары. Людзі прайшлі спецыяльнае навучанне, што таксама каштуе грошай. Але такога ўкладанне сродкаў апраўдавана. Дрэвы, асабліва аварыяныя, прыбіраць трэба, апошняе непасрэдна да датычыцца бяспекі людзей. Бывалыя выпадкі, што ў дварах адзіночкіх састарэлых вясцоўцаў гэту работу КУП праводзіў на умовах дабрачыннасці — за кошт мясцовага бюджэту.

А вось з рэалізацыяй такой драўніны бываюць праблемы. Паспрабавалі дамовіцца з электрастанцыяй у Пінску, якая працуе на мясцовых відах паліва, прапанавалі ім драўніну бясплатна, але там адмовіліся. Ім жа вагонамі прыходзіць роўны, тонкія бярвенні, навошта ваджацца з тоўстымі камямі. Але КУПаўскія ўмельцы падрамантавалі сёе-тое патрыманне абсталявання і наладзілі не толькі распылку драўніны, але і яе колку, каб потым прадаваць насельніцтву гатовыя дрэвы.

У майстрыні зараз знаходзіцца шмат аргументаў і прастасаванняў, якія пасля адпаведнага рамонтна дазваляць пашырыць пералік паслуг, што аказвае прадпрыемства. Але... вось тут і пачынаюцца праблемы. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

### ПАСЛЯ ВЫСТУПЛЕННЯ «МС»

## «Закрыццё аддзялення на якасці абслугоўвання не адаб'ецца...» — упэўнены ў Лагойскім райвыканкаме

У артыкуле «Закрыццё нельга пакінуць» (нумар за 1 снежня гэтага года) мы акрэслілі праблему закрыцця аддзялення «Беларусбанка» ў вёсцы Янушавічы Лагойскага раёна, узнятую мясцовым жыхаром Валянцінам Журко. З яго слоў, вясцоўцы наракалі на нязручнасць тых варыянтаў аплаты паслуг і атрымання пенсій, якія ім прапаноўвалі замест ліквідаванага банкаўскага аддзялення, і прасілі пры разглядзе гэтага пытання ўлічваць не толькі фактар рэнтабельнасці азначанай «кропкі», але і яе сацыяльную значнасць для насельніцтва.

Пасля выхodu нумара артыкул быў накіраваны на рэагаванне. Вось які каментар мы атрымалі з Лагойскага райвыканкама:

«Лагойскі раённы выканаўчы камітэт, разгледзеўшы надрукаваны ў газеце «Звязда» артыкул з нагоды звароту ў рэдакцыю жыхара Янушавіцкага сельсавета, паведамляе.

Закрыццё аддзялення №611/67 у в. Янушавічы папярэднічаў шматразовым дэталёвым аналізам рэнтабельнасці яго дзейнасці, разлік нагрукі на аператыўна-касавага работніка. Перад прыняццём дадзенага рашэння службай ЦБУ №611 неаднаразова прымаліся розныя захады па павелічэнні рэнтабельнасці і расце нагрукі ў аддзяленні.

Аддзяленне №611/67 працавала адзін раз на тыдзень, у аўторак, з 8.00 да 12.00 з абедзеным перапынкам з 11.30 да 12.00. Неабходна таксама дадаць, што пры рабоце адзін раз на тыдзень значнага напытку кліентаў у гэты дзень не было.

З арганізацыямі, якія абслугоўваюцца ў ААТ «АСБ Беларусбанк», заключаны дагаворы аб пералічэнні заробатнай платы на карт-рахунок. Па банкаўскай пластыкавай картцы можна абслугоўвацца шляхам прымянення бізнес-тэрміналогіі (М-банкінг, інтэрнэт-банкінг, SMS-банкінг).

У адпаведнасці з дамовай-даручэннем, заключаным паміж РУП «Белпошта» і банкам, права па ажыццяўленні некаторых аперацый (у прыватнасці, аперацыі па ўкладзе) у выпадку закрыцця аддзялення № 611/67 будзе дэлегавана аддзяленню паштовай сувязі ў в. Янушавічы. Акрамя таго, у аддзяленні паштовай сувязі і ў краме устаноўлена тэрмінальнае абсталяванне, якое дазваляе ажыццяўляць разлікі з дапамогай банкаўскай пластыкавай карткі, не здымаючы наяўны грошавыя сродкі. У аддзяленні паштовай сувязі можна ажыццяўляць плацяжы за камунальныя паслугі, аплаціць паслугі апэратараў сатавай сувязі, атрымаць пенсію, заробатную плату, здаць вырочку.

Службы ЦБУ № 611 неаднойчы праводзілі сустрэчы з кіраўніцтвам філіяла літаратурнага музея Я. Купалы накіравана пераводу іх работнікаў для залічэння заробатнай платы на карт-рахунок, аднак атрымалі адмову.

Улічыўшы вышэй выкладзенае, эканамічна неэфектыўна для ЦБУ існаванне нерэнтабельнага аддзялення з нагрукі 0,25 стаўкі ў населеным пункце з аддзяленнем паштовай сувязі, якое выконвае аналагічныя функцыі. Закрыццё аддзялення № 611/67 у в. Янушавічы ніякім чынам не адаб'ецца на якасці абслугоўвання жыхароў Янушавіцкага сельсавета.

Інга МІДАЛЕВА.



## З'яўля і грошы

Апошнім часам, згодна са статыстыкай Генеральнай пракуратуры, у сельвыканкамах назіраецца даволі істотны рост карупцыйных злачынстваў. Сёлета за 11 месяцаў зарэгістравана іх колькасць у параўнанні з мінулымі годам вырасла з 9 да 87. Адкуль такі феноменальны рост карупцый ў органах мясцовай улады? Адказаць на гэтае пытанне мы папрасілі намесніка начальніка аддзела па нагляду за выкананнем заканадаўства па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю Генеральнай пракуратуры Аляксандра РАКЕВІЧА.

### Леанід ЛАХМАНЕНКА

— Адразу прашу не палюхацца: масавага ўсплёску карупцыі сярод супрацоўнікаў сельвыканкамаў у краіне няма. У пераважнай большасці там працуюць сумленныя і прыстойныя людзі. Уся справа ў асаблівасцях крываўнальнай статыстыкі. У ёй як асобны факт рэгіструецца кожнае злачынства — незалежна ад таго, што адзін чалавек мог шмат разоў парушыць закон. Вось і атрымалася, што сёлета ў параўнанні з мінулымі годам колькасць зарэгістраваных карупцыйных злачынстваў у асяроддзі супрацоўнікаў сельвыканкамаў значна ўзрасла. І ўсё «дзякуючы» былому старшынні Блонскага сельвыканкама Пухавіцкага раёна В. Лабанку. На маёй памяці не было такога выпадку беспардоннага крадзяжу грашовых сродкаў.

Рытуруючыся да нашай размовы, я прагледзеў статыстыку зарэгістраваных злачынстваў, здзейшчаных за апошнія некалькі гадоў супрацоўнікамі сельскіх, пасялковых і гарадскіх (гарадоў раённага падпарадкавання) выканкамаў. Гэта цікавы матэрыял для роздуму і высноў. Прызнаюся, мяне здзівіла: адкуль у некаторых кіраўнікоў пярвічнага звяна ўлады і іх падначаленых такое нахабства і ўпэўненасць у сваёй беспаламаннасці? Аднак сярод тых прадстаўнікоў мясцовай улады, хто спакусоўся на карупцыйныя заробкі, бясспрэчным лідарам па злоўжываннях, звязаных з зямельнымі аперацыямі, стаў Лабанок. На працягу некалькіх гадоў гэты прайдзісвет нахабна прысвойваў грошы дзясяткаў грамадзян, атрыманыя ад іх у якасці кадастравага кошту зямельных участкаў, якія знаходзіліся на тэрыторыі сельсавета. Такіх злачынстваў налічваецца каля 80. Лабанок за час, які быў пры ўладзе, паклаў у кішэню не адну тысячую долараў, амаль 120 мільёнаў рублёў, быў выкрыты ў хабарніцтве і махлярстве. Таму ў выніку яго вялікага крываўнага ўкладу і атрымаўся значны рост карупцыйных злачынстваў у сельсаветах у цэлым. Выпадак, скажу шчыра, унікальны. Аднак гэта пэўны «званок» для ўлады раёна, якая не здолела своечасова заўважыць злачынныя схільнасці мясцовага кіраўніка. Відаць, нездарма ў народзе кажучы, што няма лесу без ваўка, а вёскі без злодзея.

Таварам зямля стала адносна нядаўна. А калі з'явіўся грашовы абарот, дык з'яўляюцца і несумленныя чыноўнікі, якія спрабуюць ператварыць яго ў крыніцу незаконнага атрымання даходаў. Асобныя прадстаўнікі мясцовай улады не вытрымліваюць спакусы палешчыць свой матэрыяльны стан дзякуючы новым магчымасцям, якія адкрыліся пасля дазволу размяркоўваць, прыватнаваць, прадаваць зямельныя участкі. І хача махляраў з зямлёй — гэта карупцыя, за якую ў Крмінальным кодэксе прадугледжваюцца сур'езныя пакаранні, тым не менш, людзі рызкуюць і трапляюць у праблемныя сітуацыі з законам. Думаю, што сумны фінал сваёй дзейнасці можна было б прад-

бачыць аднаму са старшын сельскага Савета ў Віцебскай вобласці, які наўмысна пайшоў на парушэнне закона. Сёння па гэтай справе вядзецца следства, а таму не буду называць канкрэтны адрас і месца злачынства. Адзначу толькі, што выключна з карыслівых намераў гэты старшыня ў сваім працоўным кабінце падпісаў і заверыў гербайвай пячаткай фальсывае рашэнне сельвыканкама. Згодна з ім, чатыром жыхарам Віцебскай вобласці былі перададзены ў пахцішчовае спадчыну зямельныя участкі агальным коштам у некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў у цэнах да росту інфляцыі, калі курс долара быў ніжэй за тры тысячы рублёў. Дзяржаве былі нанесены страты ў вялікім памеры.

І такія прыклады не адзінаковыя. У асноўным гэта хабар за ўсё тое ж выдзяленне зямельных участкаў на выгадных умовах, выдачу рознага роду даведак. Зразумела, гэта яшчэ не тэндэнцыя, але, тым не менш, трывожны сігнал для грамадства. Бо, акрамя матэрыяльных страт, гэтыя дзялкі наносіць вялікую шкоду аўтарытэту мясцовых органаў кіравання. Прычым не толькі канкрэтнага сельсавета.

Звычайна з часам зямельныя аферы, якія былі іхні маскіравалі, становяцца вядомымі праваахоўным органам, жыхарам сельсавета. Кавалак зямлі ў 10-15 сотак немагчыма «ціха» прадаць зняёму. Удзастае і кішэню не пакладзець — людзі бачаць, хто і што на ім узводзіць. І тады ўзнікаюць пытанні. Нешта падобнае здарылася ў Дзяржынскім раёне. Начальнік аддзела будаўніцтва і архітэктуры, галоўны архітэктар раёна вельмі хачеў дагэдаць сваёму армянскаму зняёму, якому тэрмінова спатрэбілася зарэгістраваць схему размяшчэння зямельнага ўчастка пад будаўніцтва і абслугоў-

ванне катэджа. А для гэтага схему трэба спачатку распрацаваць ва ўстаноўленым парадку, затым зарэгістраваць у райвыканкаме. І не факт, што там яе зацвердзіць, бо на гэта павінны быць падставы. Відаць, шанцы ў раённага чыноўніка былі мінімальныя, а дапамагчы «добраму чалавеку» хацелася. І начальнік аддзела будаўніцтва і архітэктуры зрабіў, так бы мовіць, ход канём: дамовіўся са старшынні Фаніпальскага сельвыканкама, што той фіктыўную схему прыме за сапраўдную. Вынікам гэтай карупцыйнай схемы стала незаконнае рашэнне выканкама аб выдзяленні ўчастка «чалавеку галоўнага архітэктара» ў абыход чаргі.

Адзін з відаў незаконнага заробку супрацоўнікаў сельвыканкамаў — фіктыўная прапіска на тэрыторыі Савета. У розных раёнах краіны перыядычна распачынаюцца крываўнальныя справы па такіх фактах. Асабліва шмат ахвотных прапіска ў Мінскім раёне. Вось і здарэцца, што на невялікай жывой плошчы прапісана шмат людзей. Аднак для гэтага трэба мець хаця б рэальны дом па рэальным адрасе. А вось супрацоўнік Навасадворскага сельвыканкама больш за год рэгістраваў розныя люд па выдуманым адрасе.

Генеральная пракуратура пастаянна ажыццяўляе аналіз стану карупцыйнай злачыннасці і тэндэнцыі яе развіцця ў асяроддзі мясцовай улады, праводзяцца адпаведныя праверкі. Іх вынікі гавораць аб тым, што ўмоўлі для карупцыйнага ўзнікнення з-за фармалізму ў дзейнасці раённых і абласных органаў дзяржаўнага кіравання, якія слаба аналізуюць стан спраў і падведаных арганізацыяў.

## «ЛЯКАРСТВА» АД СПАКУСЫ

У Смаляцкім раёне не першы год назіраецца ўстойлівы попыт на зямлю, актыўна вядзецца яе продаж і пры гэтым няма карупцыйных злачынстваў. Будзем спадзявацца, што не будзе іх і далей.

— Як нам удаецца пазбегнуць карупцыі ў гэтай справе? Правільны тут даволі простыя, добра вядомыя і зразумелыя, — кажа старшыня Смаляцкага раённага Савета дэпутатаў Аляксандр Ляхоўскі.

— Галоўны прынцып — галоснасць і адкрытасць. Прычыны для злачынстваў, у тым ліку і карупцыйных, узнікаюць

у асноўным там, дзе ёсць для гэтага пэўныя ўмовы, ці адносна прадмета нашай размовы глеба, у прамым і пераносным сэнсе. У асноўным там, дзе няма дакладнага кантролю з боку мясцовай улады за ходам размеркавання і продажу зямельных участкаў. А яшчэ і там, дзе назіраецца празмерны давер да асоб, якім даручана займацца гэтай справай, адсутнічае аналіз дакументаў, лічбаў, фактаў, няма ўліку меркаванняў насельніцтва.

У нас продаж зямельных участкаў вядзецца выключна праз аўкцыёны. З гэтай мэтай адпаведная інфармацыя

ў раёне даступная для кожнага ахвотнага. Прыкладна за месяц да аўкцыёну звесткі аб продажы зямельных участкаў можна знайсці на сайце райвыканкама, у раённай газеце, у аглядах на бачным месцы ў памяшканні сельскага Савета. Акрамя гэтага, мясцовай уладай створаны камісіі па правядзенні аўкцыёну пры тых сельсаветах, якія выстаялі на продаж зямельных участкаў. Задача камісіі — наладзіць аўкцыён у поўнай адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

### ДЫЯЛОГ З УЛАДАЙ



— Год быў складаным для краіны: пагаршэнне фінансава-эканамічнага становішча адчуў на сабе, напэўна, кожны... Як у такой сітуацыі, Святлана Міхайлаўна, спрацаваў дэпутатскі корпус?

— Сапраўды, год быў няпросты. А дэпутаты — тыя ж людзі, толькі яшчэ і адказныя за сваё выбаршчыкаў. На пачатку года мы на сесіі прынялі шэраг сацыяльных праграм — і яны не скарачаліся, фінансаваліся з абласнога бюджэту без усялякага «папарава на сітуацыю». Засталіся і надбаўкі да заробатнай платы для пэўных катэгорыяў: настаўнікаў, урачоў, работнікаў культуры і фізічнага выхавання. Інакш кажучы, мы захавалі ўсё, што планавалі для сацыяльнай сферы. Адкрылі гасцініцу ў Валожыне і фізкультурна-аздаравленчы комплекс у Мядзеле, рамантавалі бальніцы і школы. Гэта каштавала грошай і, як вы разумееце, не малых. Эканомілі мы на чымсьці іншым, карэктавалі

## «НЕ АБЯЦАЙЦЕ ЛЮДЗЯМ ТОЕ, ЧАГО НЕ МОЖАЦЕ ВЫКАНАЦЬ»

Старшыня Мінскага абласнога Савета дэпутатаў, член Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Саўеце Рэспублікі Святлана Герасімовіч адказала на пытанні «МС»

— са згоды ўсіх дэпутатаў — рашодныя артыкулы, перанакіроўвалі грашовыя сродкі туды, дзе яны былі больш неабходныя. Шукалі і дадатковыя крыніцы фінансавання. Скажам, для завяршэння рамонтна бальніцы ў горадзе Жодзіна не халала дастаткова вялікай сумы грошай. Але, што называецца, падставіў плячо гендырэктару БелАЗа, дэпутат абласнога Савета Пётр Пархомчык — выдзеліў бюджэту прадпрыемства 8 мільярд рублёў бязвыплатна. Увогуле, сёлета многія дэпутаты абласнога Савета на асабістым прыкладзе паказалі, як можна працаваць у складанай сітуацыі — і ў якасці народных абраннікаў, і на сваім працоўным месцы. Іх дасягненні, уласна кажучы, і так на слыху: і старшыні СВК «Агракамбінат «Сноў» Мікалая Радамана, і гендырэктара «Беларуськалія» Валерыя Кірыенкі, і кіраўніка СВК «Натальеўск» Чэрвеньскага раёна Алены Махнач, і многіх іншых.

Гэта, дарчы, вельмі проста — набыць апараты, калі падпарадкаваны табе «механізм» і так ужо працуе на поўную моц. Але цалкам магчыма. Чым больш складаная сітуацыя ўтвараецца, тым больш рэзерваў знаходзіш — дынамічна думаеш, маштабна аналізуеш, хутка дзейнічаеш.

— Неяк вы сказілі, што людзі ўжо не хочуць сядзець і слухаць «лекцыі» падчас сустрэчы са сваім дэпутатам. Як мяняюцца формы работы народных абраннікаў з насельніцтвам?

— У многіх вёсках сёння ёсць і камп'ютары, і інтэрнэт. Але людзі, асабліва пажылыя, па-ранейшаму любяць жывое, шчырае слова. Той жа дзень дэпутата, які праходзіць у нас рэгулярна, штомесця, у сваіх выбарчых акругах, зусім не абавязкова праводзіць у выглядзе «лекцыі». Калі дэпутат едзе ў аддаленую вёску, да яго могуць далучыцца, напрыклад, работнікі культуры — тады сустрача ператварэцца ў невялікі канцэрт. Можна разам са школьнымі настаўнікамі наведваць тую ці іншую сям'ю, паглядзець, у якіх умовах дзецям рытуецца да ўрокаў... Ды самыя розныя формы можна выкарыстоўваць, было б жаданне. Вось ёсць у нас дамы сацыяльных паслуг — гэта не «стацыянарныя» сацыяльны ўстановы, а звычайныя жылля вясковых хат, частку якіх гаспадары

дазваляюць перыядычна выкарыстоўваць для аказання мясцовым жыхарам паслуг рознага кшталту. Туды і цырульня прыяджае, і участковыя заходзіць, там і танцы для «людзей элітантнага ўзросту» ладзіць, і чаем з уласнай выпечкай частуюць. А за адным разам і старшыня сельскага Савета дэпутатаў мае магчымасць сказаць людзям тое, што лічыць неабходным: і пра добраўпарадкаванне, і пра тры ўласныя падсобныя гаспадаркі — і гэта па-іншаму ўспрымаецца. Так робяць і ў Валожынскім раёне, і ў Капыльскім, і ў Барысаўскім, ды і ў іншых.

— Два гады таму ў Мінскай вобласці з'явілася «ноу-хаў», якое потым пачалі выкарыстоўваць і ў іншых рэгіёнах краіны. Маю на ўвазе правядзенне планёрных нарад, або «планёркаў», у старшыні сельскага Савета. Магчыма, чалавек, які не ведае спецыфікі «сельска-шагаровым: маўляў, адной нарадай больш, адной — менш...

— Насамрэч, сэнс новаўвядзення не толькі ў саміх планёрных нарадах, а ў тым, што праводзяцца яны менавіта «пад дахам» адміністрацыйнага будынка мясцовай улады і пад кіраўніцтвам старшыні сельскага Савета. Раней такая «прывілея» — праводзіць працоўныя «планёркі» — была толькі ў старшыні калгаса. Але мы

вырашылі гэтую сістэму ўдасканаліць, паколькі адказвае за тэрыторыю сельскага Савета. Што ў выніку змянілася? Старшыні сельскіх Саветаў, вобранае кажучы, расправілі плечы, адчулі сябе сапраўднымі, паўнапраўнымі гаспадарамі. І да іх пачалі ставіцца адпаведна — тыя ж кіраўнікі сельгаспрадпрыемстваў, іншыя арганізацыі і падраздзяленні, што знаходзіцца на тэрыторыі.

Не так даўно мы праводзілі выязныя семінары — паказвалі старшын раённых Саветаў дэпутатаў, які праходзіць такія планёркі ў сельсаветах Капыльскага раёна. На іх там прысутнічаюць усе кіраўнікі сельгаспрадпрыемстваў, і не проста прысутнічаюць, а робяць справядзду, расказваюць, як выканалі свой «кавалек» работы па добраўпарадкаванні: колькі несанкцыянаваных сметнікаў ліквідавалі, дзе прыбылі тэрыторыю і гэтак далей. Старшыня Савета звяртаецца да іх з пытаннямі і ўдакладненнямі, яны адказваюць... Гэта і ёсць узаемадзеянне. Людзі вучацца працаваць разам на карысць сваёй тэрыторыі. Ды і губернатр вобласці заўсёды нацэлявае кіраўнікоў гаспадарак і прадпрыемстваў на дапамогу сельскаму Саветам. Гэта не нейкая самамэта, а спосаб хутчэй і лепш вырашаць пытанні.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

## РАСКЛАД НА ЗАЎТРА

## 60 працэнтаў — сацыяльнай сферы

На сесіі Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў быў абмеркаваны і зацверджаны бюджэт вобласці на наступны год. Што ў выніку атрымае сярэднестатыстычны жыхар Прыдзвінскага краю? Ці будзе, улічваючы параўнальна ніякі стан спраў у эканоміцы, скарачана фінансаванне праграм сацыяльнай сферы? Гэтыя і іншыя пытанні абмеркавалі народныя выбарнікі.

Як адзначыў на сесіі начальнік упраўлення фінансаў Віцебскага аблвыканкама Барыс КІНАНОУСКІ, бюджэт захаввае сваю сацыяльную накіраванасць. У прыватнасці, выдаткі бюджэту вобласці з улікам бязвыплатных паступленняў складуць 9 трыльёнаў рублёў, з якіх 60 працэнтаў будзе накіравана на сацыяльную сферу. Значныя аб'ёмы фінансавання выдзяляюцца адукацыі — 26%, ахова здароўя — 23% і жыллёва-камунальнай гаспадарцы — 14% і агульным аб'ёме. Працянецца рэканструкцыя устаноў аховы здароўя. Медыцына ў наступным годзе атрымае на развіццё, рэканструкцыю і капітальныя работы ўстаноў рэкарды суму — ажно 300 мільярадаў рублёў. Вялікія інвестыцыі ў здароўе вельмі запатрабаваныя. У Віцебскай вобласці самая нізкая нараджальнасць у краіне і самая высокая смертнасць.

Агульная сума даходаў бюджэту Віцебскай вобласці (без уліку бязвыплатных паступленняў) на наступны год прагназуецца ў аб'ёме 4,9 трыльёна рублёў з ростам да гэтага года на 70 працэнтаў. Асноўнымі крыніцамі даходаў будуць падатак на дабаўленую вартасць, падаходны падатак, падатак на прыбытак, падатак на зямлю і нерухомаасць, плацяжы з вырुकі па асаблівых рэжымах падаткаабкладання. У вобласці захаваюцца мясцовыя падаткі: збор з уладальнікаў сабак, курортны збор, збор з нарыхтоўшчыкаў.

Старшыня аблвыканкама Аляксандр КОСІНЕЦ, звяртаючыся да кіраўнікоў вертыкалі ўлады, народных выбарніках, запатрабававу больш рацыянальнага выкарыстання бюджэтных сродкаў. Каб актывізаваць актыўнасць на месцах, губернатар прапанаваў на чвэрць скараціць выдаткі будаўніцтву, акумуляваючы гэтыя сродкі ў рэзервовым фондзе. І выдаткоўваць рэзервовыя грошы пры крайняй неабходнасці.

У вобласці прадукцыйнасць працы вырасла на 200 працэнтаў. Людзі ў большасці сваёй могуць працаваць гэтак лепш — адлаведна, за больш высокую аплату. Але не паўнодна дырэктары прадпрыемстваў стараюцца даць людзям магчымасць зарабіць.

— Не бачу асаблівых актыўнасці дырэктарскага корпуса ў стварэнні канкурэнтаздольнай эканомікі, мадэрнізацыі

прадпрыемстваў, укараненні новых тэхналогій. Усё толькі па звычцы спадзяюцца і чакаюць, калі будзе ўжыты адміністрацыйны рэсурс ці з бюджэту будуць выдаткаваны субсідыі. Ініцыятыва, творчы падыход і вынік — вось асноўныя патрабаванні да дырэктарскага корпуса, — сказаў губернатар.

Пакідае чакаць лепшага праца на прыцягненні прамых замежных інвестыцый. Інвестыцыйныя форумы, на думку кіраўнікоў вобласці, прадэманстравалі сваю безгэртуюнасць, паколькі ў іх удзельнічалі прадстаўнікі малага і сярэдняга бізнесу. Трэба самім выяжджаць у буйныя гарады, рэгіёны, вёскі перамовы з банкірамі, бізнесменамі — такая задача пастаўлена. Прыцягнута сёлета ўсяго 67 мільёнаў долараў прамых інвестыцый. У 2012 годзе неабходна прыцягнуць 143 мільёны долараў. У сувязі з гэтым будуць даведзены заданні не раёнам у цэлым, а персанальна кожнаму кіраўніку раёнаў, камітэтаў і упраўленняў, кіраўнікам камісій па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве.

На сесіі, дарчы, адзначалася велізарная роля прадпрыемстваў у развіцці рэгіёна. Удзельная вага прамысловай вытворчасці ў гэтым сектары ў 2012 годзе павінна дасягнуць 15% ад агульнага аб'ёму выпусчанага прадукцыі. У сувязі з гэтым перад прадпрыемствам пастаўлена задача: перш за ўсё, павялічыць экспертныя пастаўкі, захаваць стаёўчае сальда знешняга гандлю.

Адна з галоўных задач, абмеркаваных дэпутатамі — захаванне і замацаванне кадраў. Не хапае ўрачоў, настаўнікаў. Тыповы прыклад: у Шумлінскім раёне за два гады замацавалася толькі 12% новааспечаных кадраў. Астатнія, адпрацаваўшы неабходны час, з'ехалі. А Шумліна недалёка ад Віцебска. У прыцыпле, пры жаданні можна жыць у абласным цэнтры, а ездзіць на працу ў гэты райцэнтр. Або на месцы, у райцэнтры, прадставіць моладзі добрае жыллё, зацікавіць добрым заробкам, перспектывай службовага росту.

Цікавая наступная статыстыка: 726 тысяч жыхароў вобласці знаходзяцца ў працоўным урочыце, а эканамічна актыўнага насельніцтва — 565 тысяч. Што робіць 63 тысячы чалавек? Куды з'язджаюць гэтыя людзі? Працуюць у Расіі ці нелегальна зарабляюць на жыццё? Пытанне ад дэпутатаў і кіраўніцтва вобласці адрававана адказнымі асобам. Каб заняць людзей, у наступным годзе трэба стварыць каля 200 новых вытворчасцяў.

Дэпутаты ўнеслі і іншыя прапановы. Напрыклад, ініцыяваць правядзенне суботнікаў, каб наводзіць парадок у канкрэтных населеных пунктах.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## Не збаўляець абароты...

На апошняй сёлётай сесіі Мінскай абласны Савет дэпутатаў зацвердзіў прагностычны паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця вобласці і бюджэт на 2012 год.

Нягледзячы на ўсе складанасці, у новы 2012-ы вобласць уваходзіць з захаваннем стаёўчых тэндэнцый. Калі адштурхоўвацца ад прымаякі «як год сустраўся, так і правядзеш», рэгіён і надалей не павінен звабіць абароты.

Сёння Міншчына апрацоўвае іншыя рэгіёны па тэмпах росту валавога рэгіянальнага прадукту — паказчыка, які адлюстроўвае развіццё эканомікі вобласці ў цэлым і з'яўляецца вызначальным. Не трэба быць эканамістам, каб разумець: найбольшую ўдзельную вагу ў структуры гэтага паказчыка займае прамысловая вытворчасць. Шмат будзе залежаць ад таго, як спрацоўваць буйныя прадпрыемствы вобласці, скажам, Белкалі або БелАЗ. Але відэаочна і іншае: моцным рухавіком эканамічнага росту з'яўляюцца і «бывадамасныя» прадпрыемствы, а менавіта малое і сярэдняе прадпрыемства.

— Структура эканомікі вобласці паступова змяняецца, і ў ёй відучая роля пераходзіць да недзяржаўнага сектара, — адзначыў старшыня камітэта эканомікі Мінскага аблвыканкама Аляксандр ТУРЧЫН. — Доля паступленняў ад суб'ектаў гаспадарання малага і сярэдняга бізнесу ў аб'ёме валавога рэгіянальнага прадукту складае больш за 22%. Наша задача — да канца пяцігодкі давесці гэты паказчык да 50%.

Адной з галоўных задач на наступны год застаецца прыцягненне ў эканоміку інвестыцый. Прычым на першы план выходзіць ужо не столькі сам факт прыцягнення, колькі эканамічна эфектыўнасць прыцягнутага. Толькі абнаўляючы абсталяванне і мадэрнізуючы вытворчасць, можна атрымаць канкурэнтаздольны канчатковы прадукт.

Важнай умовай для дынамічнага развіцця вобласці з'яўляецца жорсткі кантроль за выкарыстаннем імпарта. Ад «імпартнага складніку» залежаць сёння многія таварыствы, але гэты складнік павінен выкарыстоўвацца максімальна эканомна і эфектыўна. Усё, што можна, неабходна змяняць на айчынную сыравіну. Імпартзамышчэнне ператвараецца ў адзін з асноўных кі-

рункаў эканамічнага развіцця. Узорам эфектыўнай рэалізацыі гэтага кірунку на практыцы была названа фармацэўтычная вытворчасць вобласці.

Аляксандр Турчын падкрэсліў, што сёння немагчыма забяспечыць рост паказчыкаў у той ці іншай галіне без жорсткага рэжыму эканоміі. У сувязі з гэтым для кожнага раёна вобласці будзе вызначаны свой паказчык па эканаміч рэсурсаў.

Даходы бюджэту вобласці прагназуюцца ў суме 7,9 трыльёна рублёў. Асноўныя крыніцамі яго напаянення будуць падаходны падатак, падатак на дабаўленую вартасць, падатак на прыбытак і падатак на ўласнасць — у суму пачынаюцца складуць 85 працэнтаў ад усяго паступленняў. З улікам датацый і субвенцый «зверху», даход абласнога бюджэту складае амаль 11,5 трыльёна рублёў.

Што ж датычыцца расходаў, то асноўны іх частку, паводле слоў начальніка фінансаванага ўпраўлення аблвыканкама Юрыя ШКІРЦЯ, складуць адлічэнні на заработную плату, пенсіі, стыпендыі і дапаможныя выплаты. Разлічана, што сярэдні памер работнай платы ў бюджэтнай сферы вобласці складае каля 2,8 млн рублёў. Аднак для забеспячэння гэтага росту спатрэбіцца далейшая амптызацыя сёння існуючых устаноў і колькасці занятых у бюджэтным сектары, а таксама пашырэнне пераліку пазабюджэтных крыніц фінансавання.

У 2012 годзе расходная частка бюджэту вобласці па-ранейшаму будзе мець сацыяльную накіраванасць. Удзельная вага расходаў на сацыяльную сферу і мэрарыяметры па сацыяльнай абароне грамадзян захаваецца і складае 51% ад агульных расходаў вобласці. У 1,8 раза павялічацца аб'ёмы фінансавання ўстаноў аховы здароўя, у 1,7 раза — устаноў адукацыі і культуры.

— Міншчына валодае значным патэнцыялам і павінна ў поўнай меры яго выкарыстоўваць, — сказала старшыня Мінскага абласнога Савета дэпутатаў Святлана ГЕРАСІМОВІЧ. — Задачы, пастаўленыя перад вобласцю, у тым ліку і перад дэпутатскім корпусам, не дзавалюць расплабляцца, патрабуюць вельмі напружанай працы. Але іх выкананне будзе садзейнічаць прыцягненню сродкаў у эканоміку вобласці, а значыць, і павышэнню ўзроўню жыцця людзей.

Наталля УЛАДЗІМІРАВА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Скажам, у мініўным годзе па ініцыятыве губернатара 23 тысячы кубаметраў дроў былі выдзелены амаль задарма, за сімвалічны кошт, пэўным катэгорыям грамадзян. Каб рэалізаваць усё гэта на практыцы, каб дрывы «даішлі» да канкрэтных людзей, былі задзейнічаны і сельскія Саветы, і арганізацыі, і лясніцтвы, і службы ЖЖГ. Добраўпарадкаваннем тэрыторыі таксама ўсе арганізацыі займаюцца, а не толькі сельскі Савет. Ну і мясцовыя жыхары, безумоўна, не застаюцца збоку: кожны павінен адказваць за парадок на сваім падворку і вакол яго.

— Гэта ў ідэале, напэўна. А насамрэч нам яшчэ працаваць і працаваць над павышэннем узроўню ўласнай «бывавай» культуры...

— Так, без кантролю з боку адпаведных службаў тут, на жаль, не абыйсці. Таму да пачатку наступнага года мы вырашылі аднавіць дзейнасць камісій па добраўпарадкаванні і санітарным стане. Раней яны ў нас працавалі, як той казаў, ад выпадку да выпадку на сваім падворку і ваколішаму.

У кожным раёне старшыня райсавета і намеснікі старшыні райвыканкама размеркавалі паміж сабой сельствы (па адным-два), якім дапамагчы ў вырашэнні самых розных пытанняў. У кожнага адказнага

ёсць свая група, куды ўваходзяць работнікі ЖЖГ і раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях, землеўпарадчыкі, прадстаўнікі экалагічнай службы і іншыя. Гэтыя групы — у адпаведнасці з усталяваным графікам — выяжджаюць у замацаваныя за імі сельствы і ўжо на месцы дапамагаюць вырашчаць многія пытанні жылцэзабеспячэння. Аналагічныя камісіі ёсць і пры сельвыканкамах: узначальваюць іх старшыні сельскіх Саветаў, яны ж вызначаюць і склад працоўнай групы. На мой погляд, туды трэба запрашаць аўтарытэтнага старосту, дэпутата, намесніка кіраўніка гаспадаркі...

Каб гэта былі адказныя людзі, якія могуць спытаць з надбайнага гаспадара. Але ўся гэта схема спрацуе і дасць вынікі толькі пры адной умове — наяўнасці абавязковага кантролю за выкананнем выдадзеных прадлісаных і даручэнняў. Гэта далёка не проста: домаўладальнікі ж розныя бываюць. Для гагосыці нават раэшні суду не ўказ — ён іх проста ігнаруе. Участовага на двор не пускаяе, штрафны не плаціць. І прымуць яго нічо не можа, калі, напрыклад, афіцыйнага месца працы ў чалавека няма. Так што заканадаўства ў гэтым кірунку таксама трэба шліфаваць.

— Ці змянілася апошнім часам «тэматыка» звяротаў грамадзян? З чым, напрыклад, сёння ідуць людзі да дэпутата абласнога ўзроўню? З якімі праблемамі?

## ЗЯМЛЯ І ГРОШЫ...

## «ЛЯКАРСТВА» АД СПАКУСЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Дарчы, у сельстватах з'явіліся дадатковыя стымулы праводзіць гэтыя аўкцыёны, бо яны адкрываюць новыя магчымасці для добраўпарадкавання навокалых пунктаў. Раней выкарыстанне аўкцыённых грошай выканкамі сельстватаў было абмежавана. Цяпер, згодна з новым Указам Прэзідэнта, гэтыя сродкі можна накіроўваць на фарміраванне бюджэту выканкамаў сельскіх Саветаў, выдаткоўваць на рамонт дамоў і памяшканняў, усталяванне новай агароджы, рамонт калодзежаў.

Сёння нашы сельстваты рыхтуюць дакументы на продаж новых зямельных участкаў, якія пачнём рэалізоўваць вясной зноў жа праз аўкцыёны. Па нашых папярэдніх і, вядома, прыблізных падліках, гэтая сума можа склаці ў 2012 годзе некалькі мільярдаў рублёў.

Аўкцыёны — гэта адносна новая справа для мясцовай ўлады. Раней зямля толькі выдзялялася. Але, думаю, ад та-

го, што цяпер яна прадаецца ва ўласнасць грамадзянам нашай краіны, значэнне і роля зямлі як агульнанацыянальнага багацця толькі ўзрастае. Таму сёння продаж зямельных участкаў, падкрэслію яшчэ раз, абавязкова павінен быць празрыстым, каб не было нават і намёку ў гагосыці рэалізаваць «шэрую» схему. За час, што я працую ў райсаўеце, ніводны старшыня сельвыканкама не быў заўважаны ў якіх-небудзь махінацыях, махлярстве з зямлёй. Яшчэ вельмі патрэбны пастаянныя кантакты з людзьмі па зямельных пытаннях.

У Смалыянічым раёне зямля не ўсюды каштуе аднолькава. На тэрыторыі адной сельстватаў яна дарагая, у іншых каштуе значна менш. Хаця ўжо большасць сельстватаў паспрабавалі сьпе ў правядзенні аўкцыёнаў. У недалёкай перспектыве ёсць усе шанцы з выгадай іх праводзіць паўночна ў раёне, зразумела, там, дзе ёсць падставы для гэтага. У тым, што там попыт на зямлю ў некаторых сельстватах не-

Смалыявіцкі раён.

— Часцей за ўсё звароты датычацца зямельных участкаў. Людзі, якія прайшлі па ўсіх інстанцыях, уключаючы суд, прыходзяць на прыём да свайго народнага абранніка і просяць: «Дапамажыце разабрацца з суседям, які адгарадзіў сабе 1,5 метра праезнай часткі, бо я ўжо 8 гадоў з гэтым змагаюся... І такіх гісторыяў — з вывясленнем «суседскіх» адносін — колькі заўгодна. На барацьбу за перанос мяжы на паўметра людзі гатовы траціць нервы і гады жыцця. На жаль, Таму што гэта неканструктыўная барацьба.

Ёсць скаргі і на працу службаў ЖЖГ, і на якасць дарог... Але асабіста мяне непакоіць іншае — утрыманская псіхалогія пэўнай катэгорыі грамадзян. Яны чамусьці ўпэўнены, што ім абавязаны ўсе, і ў першую чаргу — дзяржава. Скажам, пахлыла жыхарка сталіцы пераязджае ў вёску, але не рэгіструецца там, бо не хоча страчыць сталічную прапіску. Разам з тым, патрабаванні да мясцовай ўлады па новым месцы жыхарства яна працягвае, што называецца, па поўнай праграме, жадаючы карыстацца такімі ж ільготамі, як і мясцовыя жыхары... Часам кіраўнікі мясцовай ўлады не вытрымліваюць напору такіх грамадзян і ідуць ім насустрач.

А гэтага якраз рабіць не трэба. І ўвогуле, ніколі не трэба абяцаць людзям тое, што не можае даць, што не належыць ім па законе. Бо, як паказвае практыка, праз некаторы час яны запатрабуюць большага.

— Святлана Міхайлаўна, па сутнасці, мясцовае самакіраванне — гэта перш за ўсё ініцыятыва «знізу». Але зачастую людзі проста не валодаюць «механізмам» свайго ўдзелу ў вырашэнні жылцэва важных задач тэрыторыі і больш спадзяюцца на дапамогу «зверху», чым на ўласныя сілы.

— Па-рознаму бывае. У тым жа Пацейкаўскім сельстватае Капыльскага раёна людзі сваімі сіламі, без дадатковага фінансавання, абудавалі сквер, адрамантавалі дарогу і нават фантан зрабілі... А ўвогуле, з улікам няпростага фінансавання сітуацыі, грошы трэба вышчыта зарабляць, а не чакаць, пакуль іх «спусціць» зверху. Тым больш што ўсё, заробленае па ініцыятыве і пры ўдзеле сельскага Савета, застаецца на яго тэрыторыі. Але мне не хацелася б, каб мясцовае самакіраванне разумелася так, як часам разумецца некаторымі грамадзянамі: убацьлі праблему — і бягом да старшыні сельскага Савета з прэтэнзіямі. Маўляў, «даіце», «зрабіце», «выпраўце»!.. А калі не зробіце — мы будзем скардзіцца далей... Самакіраванне — гэта калі людзі збіраюцца разам і думаюць, што кожны з іх можа даць вырашэння праблемы зрабіць на сваім падворку, на сваёй вуліцы, у сваёй вёсцы. Такую ініцыятыву трэба заўважаць, развіваць і падтрымліваць.

Наталля КАРПЕНКА.

## Можна ці нельга?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Майстэрня, як ужо гаварылася, знаходзіцца ў падсобных памяшканнях школы. Былая школа, таксама прыведзеная ў парадок «Псышчаўскім», выглядае зусім не закінутай. Але на гэтыя памяшканні прадпрыемства не мае ніякага права. Перадаць ва ўласнасць КУПа будынак школы за адну базавую велічыню, як, напрыклад, перадалі дакладна такі ж будынак прадпрыемальніку ў суседняй вёсцы, не могуць з-за супярэчнасці заканадаўства.

Як вядома, дзеянне Указа №21 спынена. Калі прадпрыемства стваралася, у дакументацыі было пазначана, што яго заснавальнікам і ўласнікам з'яўляецца Псышчаўскі сельвыканкам. А цяпер прадпрыемства пераходзіць у раённую ўласнасць, бо як быццам яма прававой асновы пакаідаць усё па-ранейшаму. І выходзіць, што падставы перадаваць тую школу на ранейшых умовах КУПу.

На справе, у жыцці, усё ёсць: прадпрыемства, якое працуе, аказвае паслугі людзям, мае базу, на якой можна развівацца далей. А на паперы яго, таго, быць не можа. Яно павінна нейкім чынам відавяміцца, памяншы ўласніка, памяншы дакументацыю. Гэта — вялікая работа. Кама яна патрэбна? Нікому. Быў указ, цяпер ён адменены, на гэтым месцы ў заканадаўстве атрымалася пэўная брэх, у якую і трапіла маленькае вясковае прадпрыемства.

Не так даўно ў Бярозаўскім раёне праходзіла вясноее пасяджэнне Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання, на якім старшыня Анатоль Рубінаў і ўдзельнікі аднадушна выступалі за тое, што кожны квадратны метр дзяржаўнай уласнасці павінен працаваць на дзяржаву і на людзей, прыносіць прыбытак. На пасяджэнні ў дзясяткі і соты раз падкрэслівалася, што не варта бяцца аддаваць за адну базавую велічыню сельскія аб'екты былога сацкультыбу, якія стаяць зачыненыя. І вось прыклад. Усё, здаецца, і хацелі б дапамагчы вясковаму КУПу, але не ведаюць як. «Гэта той выпадак, калі заканадаўства адстае ад практыкі», — асцярэжна пракаментавала сітуацыю старшыня Іванаўскага раёнага Савета дэпутатаў Святлана Майсейчык.

Будынак школы вельмі патрэбны КУПу. Там можна было б арганізаваць невялікую вытворчасць, што асабліва актуальна ў зімовы перыяд. З вясны да восені работнікі прадпрыемства заручаны. А вось зімой бываюць цяжкасці з працай, што, несумнянна, уплывае на зарплату. А тут пастаўлі элементарныя станокі і рабі нейкія дэталі, патрэбныя ў гаспадаркі. Варта адзначыць, што нават не маючы праваў уласнікаў, КУП тую школу даглядае, яна знаходзіцца ў вельмі добрым выглядзе. Чаго зусім не скажаш пра школу ў суседняй Красееўскай, якую перадалі прадпрыемальніку за

Іванаўскі раён.

## 3 аварыйнага жылля — у нормальныя ўмовы

На вуліцы Шчорса ў Гродне сёлета пабудаваны два шматкватэрныя жылля дамы для адсялення грамадзян са старога і аварыйнага жылля, а ў мікрараёне «Вішнявец-6» прынята насасялі сацыяльныя дом.

Аб прыярытэтнай увазе да аб'ектаў сацыяльнай сферы сведчаць таксама рамонт і рэканструкцыя абласнога

цэрай клінічнай бальніцы, абласнога кардыялагічнага дыспансэра, абласно-інфекцыйнай бальніцы і гарадско-інфекцыйнай бальніцы № 4. Акрамя таго, вядзецца праектаванне трох дзіцячых садкоў-ясляў на 230 месцаў кожны ў мікрараёнах «Вішнявец-6», «Дзевятоўска-6» і «Паўднёвы-2».

Барыс ПРАКОПЧЫК.

## ООО «Арбтр», управялюючй по делу о банкротстве – организатор торгов, СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

по продаже имущества Волковысского ОАО «ПМК-Строй»:							
№ лота	Тип ТС	Наименование лота	Марка	Год	Начальная цена продажи лота	Шаг торгов (5 % от начальной цены)	Задаток
1	Автомобиль	МАЗ 5337 А2		2009	486 927 930 р.	24 346 397 р.	24 346 397 р.
2	Грузовой автомобиль	МАЗ 5551А2-325		2009	231 540 500 р.	11 577 025 р.	11 577 025 р.
3	Прицеп	МАЗ-857100-(010)		2009	72 231 500 р.	3 611 575 р.	3 611 575 р.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Торги состоятся 31 января 2012 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Солнечная, 5.

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по следующим платежным реквизитам: Волковыское ОАО «ПМК-Строй», р/с 30122002200013 в ОАО «Белгоспромбанк» отделение в г. Волковыск, код 152101446, УНП 500042773.

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, подтверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, устава; для индивидуального предпринимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации; для физ. лица – копии паспорта, принимаются с момента выхода настоящего объявления до 12.00 30.01.2012 по адресу: 230001, г. Гродно-1, а/я 27 или по факсу 8(0152) 526859.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в течение 20 дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 30 дней после подписания протокола. В соответствии с п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Получить иную информацию о порядке и условиях проведения торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Гродно, ул. Солнечная, 5, тел. 8(029)7831160, тел./факс 8(0152)526859.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Гродненская область, г. Волковыск, ул. Октябрьская, д. 151.

## ООО «Арбтр», управялюючй по делу о банкротстве – организатор торгов, СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

по продаже имущества Волковысского ОАО «ПМК-Строй»:							
№ лота	Тип ТС	Наименование лота	Марка	Год	Начальная цена продажи лота	Шаг торгов (5 % от начальной цены)	Задаток
1	Легковой автомобиль	ВАЗ 21099		2003	17 329 850 р.	866 493 р.	866 493 р.
2	Легковой автомобиль	ВАЗ-21099		1993	5 376 900 р.	268 845 р.	268 845 р.
3	Легковой автомобиль	ГАЗ 31105 «Волга»		2005	23 477 600 р.	1 173 880 р.	1 173 880 р.
4	Трактор</						

### КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже жилищных облигаций тридцать восьмого и тридцать девятого выпусков Коммерческой совместной организации «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью (КСО «Внешэкономстрой» ООО)

#### Раздел 1. Общие сведения об эмитенте

##### 1. Наименование эмитента.

На белорусском языке:  
полное наименование: Камерцыйная сумесная арганізацыя «Знешэканомбуд» таварыства з абмежаванай адказнасцю;  
сокращенное наименование: КСА «Знешэканомбуд» ТАА.

На русском языке:  
полное наименование: Коммерческая совместная организация «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – эмитент);  
сокращенное наименование: КСО «Внешэкономстрой» ООО.

2. Место нахождения эмитента: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 23, к. 3, оф. 208А; телефон: (017) 218 15 56; факс: (017) 218 15 55; электронный адрес (e-mail): market@vnesheconomystroy.by.

3. Основная вид деятельности эмитента: согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006  
701 – Операции с собственным недвижимым имуществом.

Эмитент вправе осуществлять функции заказчика (застройщика) согласно «Инструкции о застройщике, заказчике в строительстве», утвержденной приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 22 июня 1999 г. № 174 (с учетом изменений в действующей редакции).

4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование обслуживающего банка: р/с № 3012004529008 в ОАО «Белвнешэкономбанк», г. Минск, ул. Мясникова, 32, код 226.

5. Бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 8 Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2010 г. № 157 «о некоторых вопросах представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации», в соответствии с законодательством в периодическом печатном издании не публиковалась и ее опубликование не требуется.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента: Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (далее по тексту – депозитарий).  
Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, код. 607. Зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 года, регистрационный номер 24.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г.

7. Размер уставного фонда эмитента: 1 197 275 (Один миллион сто девяносто семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США (уставный фонд сформирован в размере 100 %).

8. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование органа, его зарегистрировавшего.

Коммерческая совместная организация «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано Министерством иностранных дел Республики Беларусь 15 августа 2002 года в Едином

государственным регистром юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 800015707.

#### 9. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии.

Ознакомиться с Проспектом эмиссии облигаций можно ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.00 (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9.00 до 12.30) начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций:

- в КСО «Внешэкономстрой» ООО по адресу: г. Минск, пр. Победителей, д. 23, к. 3, оф. 208А;  
- в ОАО «Белвнешэкономбанк» по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, каб. 607.

10. Решение о выпуске жилищных облигаций тридцать восьмого и тридцать девятого выпусков принято 09.12.2011 года на внеочередном Общем собрании Участников (протокол № 73).

#### 11. Объем эмиссии жилищных облигаций составляет:

тридцать восьмого выпуска – 1 023 776 000 (Один миллиард двадцать три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч) белорусских рублей;  
тридцать девятого выпуска – 1 219 800 000 (Один миллиард двести девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) белорусских рублей.

#### Количество жилищных облигаций:

тридцать восьмого выпуска – 52 (Пятьдесят две) штуки;

тридцать девятого выпуска – 75 (Семьдесят пять) штук.

#### 12. Номинальная стоимость одной жилищной облигации:

тридцать восьмого выпуска – 19 688 000 (Девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей площади жилого помещения (квартира 6-ой категории в «Многофункциональном комплексе» по проспекту Победителей, 27 в г. Минске);  
тридцать девятого выпуска – 16 264 000 (Шестнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей площади жилого помещения (квартира 2-ой категории в «Многофункциональном комплексе» по проспекту Победителей, 27 в г. Минске).

13. Открытая продажа (размещение) жилищных облигаций проводится с 28 декабря 2011 года и по 23 марта 2012 года.

14. Срок обращения облигаций с 28 декабря 2011 года по 31 марта 2012 года включительно (94 календарных дня).

15. Проведение открытой продажи (размещения) жилищных облигаций осуществляется ОАО «Белвнешэкономбанк» ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.00 (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9.00 до 12.30) по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, каб. 607.

16. Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 26 декабря 2011 года.

Регистрационный номер: № 5-200-02-1344.

Регистрационный номер: № 5-200-02-1345.

Директор КСО «Внешэкономстрой» ООО В.В. Ермошин

Главный бухгалтер С.М. Андарович

### КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже жилищных облигаций тридцать шестого и тридцать седьмого выпусков Коммерческой совместной организации «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью (КСО «Внешэкономстрой» ООО)

#### Раздел 1. Общие сведения об эмитенте

##### 1. Наименование эмитента.

На белорусском языке:  
полное наименование: Камерцыйная сумесная арганізацыя «Знешэканомбуд» таварыства з абмежаванай адказнасцю;  
сокращенное наименование: КСА «Знешэканомбуд» ТАА.

На русском языке:  
полное наименование: Коммерческая совместная организация «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – эмитент);  
сокращенное наименование: КСО «Внешэкономстрой» ООО.

2. Место нахождения эмитента: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 23, к. 3, оф. 208А; телефон: (017) 218 15 56; факс: (017) 218 15 55; электронный адрес (e-mail): market@vnesheconomystroy.by.

3. Основная вид деятельности эмитента: согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006  
701 – Операции с собственным недвижимым имуществом.

Эмитент вправе осуществлять функции заказчика (застройщика) согласно «Инструкции о застройщике, заказчике в строительстве», утвержденной приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 22 июня 1999 г. № 174 (с учетом изменений в действующей редакции).

4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование обслуживающего банка: р/с № 3012004529008 в ОАО «Белвнешэкономбанк», г. Минск, ул. Мясникова, 32, код 226.

5. Бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 8 Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2010 г. № 157 «о некоторых вопросах представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации», в соответствии с законодательством в периодическом печатном издании не публиковалась и ее опубликование не требуется.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента: Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (далее по тексту – депозитарий).  
Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, код. 607. Зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 года, регистрационный номер 24.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г.

7. Размер уставного фонда эмитента: 1 197 275 (Один миллион сто девяносто семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США (уставный фонд сформирован в размере 100 %).

8. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование органа, его зарегистрировавшего.

Коммерческая совместная организация «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано Министерством иностранных дел Республики Беларусь 15 августа 2002 года в Едином

государственным регистром юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 800015707.

#### 9. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии.

Ознакомиться с Проспектом эмиссии облигаций можно ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.00 (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9.00 до 12.30) начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций:

- в КСО «Внешэкономстрой» ООО по адресу: г. Минск, пр. Победителей, д. 23, к. 3, оф. 208А;  
- в ОАО «Белвнешэкономбанк» по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, каб. 607.

10. Решение о выпуске жилищных облигаций тридцать шестого и тридцать седьмого выпусков принято 01.12.2011 года на внеочередном Общем собрании Участников (протокол № 70).

#### 11. Объем эмиссии жилищных облигаций составляет:

тридцать шестого выпуска – 1 668 400 000 (Один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста тысяч) белорусских рублей;  
тридцать седьмого выпуска – 1 431 900 000 (Один миллиард четыреста тридцать один миллион девятьсот тысяч) белорусских рублей.

#### Количество жилищных облигаций:

тридцать шестого выпуска – 97 (Девяносто семь) штук;

тридцать седьмого выпуска – 74 (Семьдесят четыре) штуки.

#### 12. Номинальная стоимость одной жилищной облигации:

тридцать шестого выпуска – 17 200 000 (Семнадцать миллионов двести тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей площади жилого помещения (квартира 3-ей категории в «Многофункциональном комплексе» по проспекту Победителей, 27 в г. Минске);  
тридцать седьмого выпуска – 19 350 000 (Девятнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей площади жилого помещения (квартира 5-ой категории в «Многофункциональном комплексе» по проспекту Победителей, 27 в г. Минске).

13. Открытая продажа (размещение) жилищных облигаций проводится с 28 декабря 2011 года и по 23 марта 2012 года.

14. Срок обращения облигаций с 28 декабря 2011 года по 31 марта 2012 года включительно (94 календарных дня).

15. Проведение открытой продажи (размещения) жилищных облигаций осуществляется ОАО «Белвнешэкономбанк» ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.00 (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9.00 до 12.30) по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, каб. 607.

16. Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 26 декабря 2011 года.

Регистрационный номер: № 5-200-02-1342.

Регистрационный номер: № 5-200-02-1343.

Директор КСО «Внешэкономстрой» ООО В.В. Ермошин

Главный бухгалтер С.М. Андарович

# Шокавых узрушэнняў

Погляд

## На спажывецкім рынку не прадбачыцца

Проблематыка адзінай эканамічнай прасторы Беларусі, Казахстана і Расіі — тама гутаркі нашага карэспандэнта з вядомым незалежным беларускім эканамістам Леанідам ЗАЙКАМ.

— Сёння больш чым да-  
статкова размоў аб выключэн-  
ня станаўчых будучых перавагах  
Адзінай эканамічнай прасторы  
Беларусі, Казахстана і Расіі  
(АЭП). Яна, маўляў, адкрывае  
новыя магчымасці як для вя-  
лікага і сярэдняга бізнэсу, так  
і для звычайных грамадзян  
працаздольнага ўзросту трох  
краін. Але ў кожнай вялікай  
з'яві, у тым ліку і інтэграцый-  
нага працэсу, ёсць два бакі  
медалю. Таму цікава спытаць  
вас пра верагодныя падзеі, такія  
як крэдытны ўзнікненне на шляху  
інтэграцыі.

— Хачу супакоіць вас і чыта-  
чоў вашай газеты: 1 студзеня вы  
і яны не працуюць у прыцыпова  
номай паўнацэннай эканамічнай  
супольнасці трох дзяржаў. 1 студ-  
зеня на тэрыторыю Беларусі не  
хлынуць плыні танных расійскіх  
тавараў ці казахстанскага зла-  
та, чым паставяць на мяжу вы-  
заванія айчынных вытворцаў  
аналогічнай прадукцыі. Ствар-  
енне адзінай эканамічнай пра-  
сторы — справа не аднаго года.  
Яна завершыцца прыкладна да  
2019 года. Тады будуць канчат-  
кова сінхранізаваны правілы і  
дзеянні Сусветнай гандлёвай  
арганізацыі (СГА) і нашага Мыл-  
нага саюза. Бо развіццё АЭП не

можа ісці іншым чынам, а зрэшчы  
адаптацыя да правілаў СГА, чле-  
нам якой нядуна стала Расія.  
Рытхуюцца да ўступлення ў СГА і  
Беларусь з Казахстана. Так што  
у будучыні нам дзевяццацца жыць  
па эканамічных нормах СГА. А  
пакуль, прынамсі ў 2012 годзе,  
эканаміка кожнай краіны АЭП  
будзе ў асноўным працаваць, як  
працавала раней.

— Леанід Фёдаравіч, чаму  
ўсё ж 2012 год?

— Гэты шлях сінхранізацыі  
вельмі няпросты, многія пра-  
блемныя пытанні адразу выра-  
шаюцца пры адначасовым росце  
зарплат. Трэці важны момант:  
больш таннымі стануць энэрга-  
набыццё для Беларусі. Для нас  
тысяча кубаметраў прыроднага  
газу ў новым годзе будзе каш-  
таваць каля 160 долараў. Для  
параўнання: маладванам газ аб-  
абдзецца ў 400 долараў за ты-  
сячу кубаметраў, украінцам — у  
300 долараў.

— Не сакраціце, што асобных  
беларускіх вытворцаў тры-  
высць уступленне Расіі ў СГА.  
Маўляў, хутка праз расійскую  
тэрыторыю да нас зшалюнамі  
павязуць танныя тавары з Еў-

ропы. Гэтыя асцярогі маюць  
пад сабой глебу?

— Аніякай. Па-першае, еў-  
рапейскія тавары не такія ўжо і  
танныя. Прадукты харчавання,  
адзенне, абутак, іншыя тавары з  
Еўропы каштуюць даволі дорага  
у параўнанні з узраўнем нашай  
заработанай платы. Напрыклад, у  
Германіі зарплата значна вышэй-  
шая, што адбываецца на цане ня-  
мецкіх тавараў. Нашым вытвор-  
цам трэба больш бяцца наплыву  
кітайскіх, індыйскіх, турэцкіх тава-  
раў. Вось яны тоцяць большую па-  
грозу з-за сваёй нізкай цаны, чым  
еўрапейскі імпорт. Увогуле мушу  
заўважыць, што шокавых узру-  
шэнняў на спажывецкім рынку з  
пачаткам дзеяння АЭП не прад-  
бачыцца.

— Але хутка пачне пра-  
цаваць наднацыянальны орган  
— Еўразійская эканамічная ка-  
місія (ЕЭК), якой з боку кожнай  
краіны будуць перададзены  
асобныя нацыянальныя паўна-  
моцтвы. Як вы ставіцеся да яго  
стварэння?

— Як той казаў, са стрыма-  
ным аптымізмам. Галоўнае, каб  
яе камісары не забіракліся. Ка-  
лі яны, прадставілі трох дзяр-  
жаў, пачнуць раіцца па кожным  
пытанні са сваім нацыянальным  
кіраўніцтвам, то гэта будзе тар-  
мазіць аператыўнае прыняцце  
важных рашэнняў. Шматлікія  
удкладзенні, кансультацыі мо-  
гуць загубіць жыццёвую справу. Я  
думаю, што камісары павінны

быць надзелены  
правам вырашаць  
усе пытанні ў ін-  
тарэсах насель-  
ніцтва ўсіх трох  
дзяржаў, а не цягнуць кожнаму  
кодуру на сябе. Таму я пакуль  
насяражана стаўлюцца да будучай  
дзейнасці Камісіі. Хочацца  
спадзявацца, што дарэмна. Час  
пакажа.

— Высокапастаўлены прад-  
стаўнікі Беларусі, Казахстана і  
Расіі неаднойчы заяўлялі, што  
дзярвы адзінай эканамічнай  
прасторы адкрываць для іншых  
больш савецкіх рэспублік. Што  
вы думаеце на гэты конт?

— Думаю, што лепей было б  
не прымаць новых членаў з ліку  
краін СНД, акрамя Украіны. Вось  
удзел гэтай краіны ў АЭП напю-  
ны бы яе і новым зместам, і но-  
вым патэнцыялам, і новым між-  
народным уплывам. Мне такая  
перспектыва здаецца рэальнай.  
Сёння ва Украіны няма практыч-  
на шанцаў уступіць у Еўрасаюз.  
Там пасля скандальных падзей  
з бюджэтам у Грэцыі, Партугаліі  
і Іспаніі, ды і Італіі, у ЕС напало-  
ханы наступствамі свайго бяз-  
думнага пашырэння. Навошта  
Бруселю галаўны боль яшчэ з  
праблемнай Украінай? У Кіеве  
таксама бачыць перспектывы  
на сваіх намаганняў па далуч-  
энні да Еўрасаюза. І я думаю,  
што з часам Украіна стане чле-  
нам АЭП.

Леанід ЛАХМАНЕНКА.

### На добрую справу

## Што падарыць хоспісу, або Захаваць якасць жыцця да апошняга дня...

Паводле даўніх традыцый, перадсвяточныя  
дні заўсёды былі часам праяўлення міласэр-  
насці і клопату аб тых, хто воліў лёсу ака-  
зацца бездапаможным. Перад невельчым  
хваробай, напрыклад, не абавязкова анка-  
лагічнай... Ёсць шмат стануў, калі медыцына  
ужо не здольна дапамагчы. Але жыццё яшчэ  
некіч час працягваецца, і яно не павінна доў-  
жыцца ў болі і страху. Хворому патрэбныя і  
нармальнае харчаванне, і пэўны медыцынскі  
дагляд, і маральная падтрымка. Але ж, як  
высвятляецца, і тым, хто прадстаўляе гэта,  
таксама патрэбна падтрымка.

Страхам, які кажуць у народзе дыгназаў шмат.  
Аднак куды больш страшна адмовіць у дапамозе ча-  
ловека, чыё жыццё вісць на валаску... Адакуюць з жа-  
рвання ні пакутаваў пацыент, які бы цяжкім ні быў яго  
стан, заўсёды можна знайсці спосаб павысіць якасць  
жыцця, сцвярджае палітыўная дапамога. Дапамога,  
якая выходзіць наперад, калі медыцына сказала сваё  
слова. Няхай яно неусцісальнае, але ж хворы ніколі  
не павінен пачуць: «больш нічога немагчыма зрабіць».  
Можна. Прычым не толькі ў псіхалагічным сэнсе.

Найбольш аптымальнай мадэллю арганізацыі  
палітыўнай дапамогі з'яўляюцца хоспісы. Ёсць такі  
і ў Мінску, па вуліцы Стаханавскай.

— Мы аказваем медыцынскую і псіхалагічную  
дапамогу, дапамагам арганізаваць сацыяльную і  
духоўную падтрымку, — расказвае галоўны ўрач  
бальніцы палітыўнага догляду «Хоспіс» Вольга  
МІЧКО. — Прычым не толькі самім хворым, але і іх  
блізкім. Дастанкова скажаць, што толькі каля 7 тысяч  
анкалагічных хворых маюць патрэбу ў палітыўнай  
дапамозе. Дадаць яшчэ і іх блізкіх, якім таксама  
патрэбна самая розная дапамога, няхай нават час-  
ці псіхалагічна... У нас працуе выязная служба ба на да-  
му, функцыянае аддзяленне дзённага знаходжання  
на 8 месцаў і стацыянар палітыўнай дапамогі на 28  
ложкаў. А з 15 лістапада гэтага года на базе 11-й  
гарадской клінічнай бальніцы г. Мінска адкрылася  
аддзяленне палітыўнай дапамогі «Хоспіс» на 30  
ложкаў, з выязной службай... Як бачыце, гэта до-  
сыць сціплым магчымасці ў параўнанні з рэальнай  
колькасцю тых, хто мае патрэбу ў такіх паслугах. Між  
тым, паводле звестак Сусветнай арганізацыі аховы  
здораўя, 70% хворых у тэрмінальнай стадыі хваробы  
перажываюць найцяжэйшыя фізічныя пакуты, адчу-  
ваюць пакутны страх смерці... Аб запатрабаванні  
паслуг хоспісу сведчаць шматлікія звесткі хворых і  
членаў іх сем'яў, медыцынскіх работнікаў...

Як бальнічная арганізацыя хоспіс для дарослых  
фінасуецца з бюджэту. Аднак забеспячэнне са-  
праўднай якасці жыцця мае ўвазе дадатковыя  
расходы. Таму прыягваюцца сродкі дабрачынных  
арганізацый, прымаюцца і добраахвотныя ахвяраван-  
ні звычайных грамадзян. У хоспісе ёсць партнёры, з  
якімі супрацоўніцтва працягваецца семі год запар  
— ад моманту стварэння. Арганізацыі рознай формы

ўласнасці рэгулярна ахвяруюць пэўныя сумы, паколь-  
кі ведаюць, для чаго патрэбны палітыўны.

Гэтымі святочнымі днямі для патрэб хоспіса «При-  
орбанк» ААТ пералічыў 50 млн рублёў. Даўні сябар  
— упраўленне культуры Беларускага нацыянальнага  
тэхнічнага ўніверсітэта — традыцыйна прыязджае  
напраддзіна календа-навагоддзі прыязджае  
якія дапамагаюць уладкаваць побыт туйцішых пацы-  
ентаў. Запланаваны такі візіт і сёлета. Па традыцыі на  
Каледы прыедуць да пацыентаў з падарункамі і кан-  
цэртам кароўных песень жыворыцкіх семінарысты.

— Як правіла, нашы партнёры не чакаюць ніякіх  
свят, а працуюць у пастаянным рэжыме, — глуміцца  
Вольга Мічкова. — Амель 200 арганізацый на добра-  
ахвотна-пастаяннай аснове забяспечваюць набывццё  
сродкаў догляду. Некаторыя арганізацыі і фізічныя  
асобы пералічваюць на рахунак хоспіса грошавыя  
сродкі, за якія хоспіс набывае тое, што неабходна.  
А неабходна, паверце, вельмі многае, паколькі той  
дагляд, які мы забяспечваем, патрабуе немалых ма-  
тэрыяльных затрат. Хоспісу пастаянна патрэбны тыя  
ж сродкі гігіены. Дастанкова скажаць, што сучасны  
перавязаны матэрыял для прадфільтры і лячэння  
пролежняў каштуе каля 150 тысяч рублёў. Гэтая пе-  
равязка «праце» 10 дзён, пасля чаго яе трэба змя-  
ніць... Неабходны нашым пацыентам калескі, хадункі,  
партатыўныя канцэнтратары кіслароду, спецыяльныя  
бліжовае харчаванне. А увогуле мы гаворым пра звы-  
чайных жывых людзей, якім проста нечым трэба зья-  
ваць чинны на працягу дня. А значыць, нам патрэбны  
тэлевізар, радыё, плерві... Важная нават дробязная  
падтрымка. З нас супрацоўнічаюць валанцёры — як  
правіла, з ліку студэнтаў — яны апыяюць хворых, на-  
бываюць ім проста прадукты харчавання... Я думаю,  
у нас многа добравольчых людзей. Проста нямаго  
ведаюць, якія магчымасці існуюць для добрых спраў.

Між тым, наша населеніцтва старэе, і тэма палі-  
тыўнай дапамогі з цягам часу будзе становіцца ўсё  
больш вострай. А значыць, нам трэба будзе развіваць  
далей, і развівацца больш актыўна, каб прадстаў-  
ляць паслугі на сучасным узроўні, з улікам усіх тых  
магчымасцяў, якімі карыстаюцца ва ўсім свеце.

Р.С. Па нумары рэгістратуры 8 (017) 230 24 04  
можна атрымаць інфармацыю аб тым, як атрымаць  
кансультацыю лубога спецыяліста хоспіса, у тым  
ліку псіхатэрапеўта або псіхолога, якія дапамогуць  
адшукаць адказы на пытанні «што рабіць, калі ў  
доме цяжка хворы?», «як перажыць страту блізка-  
га чалавека?». У хоспісе падкажуць, як менавіта  
даглядаць цяжкахворага дома, і якім чынам можна  
паспрыяць рабоце Установаў. Грашовыя ахвяраванні  
ў беларускіх рублях можна перавесці на разліковы  
рахунак:

УНП 19065771

ПРЫ ПАДТРЫМЦЫ АДЗЕЛАУ АДУКАЦЫІ МЫ ВУЧЫМ СВАІХ МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНІКАЎ ПРАВІЛЬНА ПІСАЦЬ ЛІСТ, АФАРМЛЯЦЬ ЯГО, ПАДПІСАЦЬ АДРАС

# КАНАЛ

СПЕЦПРАЕКТ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» СУМЕСНА З РУП «БЕЛПОШТА» І РУП «БЕЛСАЮЗДРУК»

ІНТРЫГА ПАЧЫНАЕЦА, КАЛІ З ПАШТОВАЙ СКРЫНКА ДАСТАЕЦА КАРТКА. ГАЛОУНЫ СВЯТОЧНЫ ПЕРСАНАЖ ПАВЕДАМЛЯЕ, ШТО ЁН ЗАХОДЗІУ ДА ХЛОПЧЫКА АЛЬБО ДЗЯУЧЫНКІ, АЛЕ НЕ ЗАСТАЎ ДОМА, ТАМУ ЗАПРАШАЕ ЗАЙСЦІ У ПАШТОВАЕ АДЗЬЯЛЕННЕ І АТРЫМАЦЬ ПАДАРУНАК

## ГЛЫБІНКА

### Шчаслівая Любоў

ЖЫХАРКА раённага цэнтара Хоцімска на беларуска-расійскім памежжы трэцім разам за апошнія некалькі гадоў атрымала прыз ад розыгрышу для падпісчыкаў «Звязды».



Любоў Аляксандраўна Коржыч — пенсіянерка, ёй 64 гады. Яна з'яўляецца падпісчыцай «Звязды» больш за два дзесяці гадоў, але стала дасялаць карткі для ўдзелу ў латарэі падпісчыкаў не так даўно: унук угаварыў. Так з дапамогай маладога пакалення жанчына атрымала пыласос і кухонны камбайн.

Цяпер унук паступіў у навукальную ўстанову ў суседні горад і пакуль атрымлівае прафесію заатэхніка, Любоў Аляксандраўна сама даслала ў «Звязду» картку падпісчыка. Аказалася, што і яе рука — даволі шчаслівая: у апошнім розыгрышы жыхарка Хоцімска выйграла электрычны чайнік.

Гэта, калі шчыра, упершыню мне так шанце, — смеецца пенсіянерка. — Да латарэі «Звязды» нікога выйграць мне не ўдавалася!

Падпіска на новы 2012 год ідзе, а Коржыч ужо падпісалася на газету. І, дарчы, гэта зробілі і некаторыя яе хоцімскія знаёмыя.

— Ведаецце, у маім асяродку колькасць падпісчыкаў вашай газеты сапраўды павялічваецца: і чытаць цікава, і ёсць надзея на добры выйгрыш, — усміхаецца Любоў Аляксандраўна. — Няхай у новым годзе ў «Звязды» будзе яшчэ больш верных падпісчыкаў, і ўсім людзям увогуле я жадаю найлепшага здароўя.

Ад Хоцімска да Мінска — чатыры сотні кіламетраў, таму гэты райцэнтр — сапраўдныя глыбіны. Улічваючы гэта, з дастатковай прыза падпісчыцы рэдакцыі дапамаглі ў Магілёўскім філіяле «Белпошты». Чайнік для кліенткі прыняў у Магілёве намеснік дырэктара філіяла Галіна Марчанка, а ў Хоцімска ўручыла начальнік раённага вузла паштовай сувязі Надзея Прахарэнка (на фота).

— Жадаю ўсім кліентам «Белпошты», у тым ліку падпісчыкам беларускай газеты «Звязда» і ўсім іншым друкаваным выданням, шчаслівых свят: прыходзіце да нас і чытайце газеты ў новым 2012 годзе, — сказала Галіна Марчанка.

— Хочанца пажадаць людзям самага найлепшага, — дадала Надзея Прахарэнка. — У галаву, калі шчыра, цяпер прыходзіць самая банальныя пажаданні. А можа, яны ж крэз і самыя важныя, праўда? Здароўя вам і шчасця ў жыцці!

## Валянціна ПУХ, дырэктар Брэсцкага філіяла рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белпошта»:

### «НЕ ЗАБУДЗЬЦЕСЯ ПРА НАВАГОДНЮЮ ПАШТОЎКУ»

Наша сённяшняя інтэрв'ю з дырэктарам Брэсцкага філіяла рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белпошта»

Валянцінай ПУХ пра вытворчыя клопаты паштавікоў у кантэксце перадавагодніх агульных клопатаў іх кліентаў.

— Кожны мой рабочы дзень пачынаецца з таго, што спускаюся ў залу паштавога аддзялення, гляджу, што цікавацца людзі, што купляюць, якія паслугі заказваюць, — пачала расповед Валянціна Мікалаеўна. — І радуюся, што з сярэдзіны снежня кліенты актыўна бяруць паштоўкі. Прыемна, калі наша айчынная навагодняя паштоўка нічым не аступае замежнай. Наадварот, часта яна нават прыгажэйшая і больш «душэўная» за сваіх канкурэнтаў. Бо нашы ўзоры ствараюць нашы мастакі, укладваюць у гэтую справу душу, і вось мы атрымліваем паштовачкі, дзе можна знайсці беларускае прыроду, нашы традыцыйныя абрады і звычкі. Добра, што на паштоўцы з'явілася і родная мова. Мы часам паказваем кліентам: калі вы збіраецеся дасялаць віншаванне за мяжу, бярыце абавязкова сваё — вашы сваякі ці сябры гэта ацэняць, а таксама атрымаюць задавальненне. Тым больш што сёння ёсць вялікі выбар святочных віншаванак: паштоўка з канвертам у адным стылі, паштоўка-сюрпрыз, мініяцюрная паштоўка з прыставаннем, якую можна павесіць на вёску.



— Што за мерапрыемства праводзіцца на галоўнай пошце горада? Па дарозе да вас заўважыла надпіс у гандлёва-аперацыйнай зале «Навагодні сюрпрыз».

— Каб заахоўваць нашых кліентаў-пакупнікоў, прыцягнуць іх увагу, прыўзняць настрой, мы прадугледзелі цэлы шэраг прыемных сюрпрызаў. Тым, напрыклад, хто купіў навагоднюю прадукцыю на суму не менш за 40 тысяч рублёў, даецца магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе-розыгрышы прызоў. Калі вы купілі прадукцыю на любой пошце або ў пашталёна, які прыходзіць дадому, трэба накіраваць квітэнц на адрас Брэсцкага філіяла «Белпошты». І пасля Новага года шчасліўчыкі атрымаюць прызы.

— Ці праводзіце вы сёлета яшчэ адну традыцыйную кампанію «Напішы ліст Дзеду Марозу»?

— Так. Па-ранейшаму запатрабавана віншаванне ад Дзеда

Мароза. Яго прынясе пашталёўнік напярэдадні Новага года дзеці, бацькі якіх замовілі паслугу. У паштовы падарунак сёлета ўваходзіць лісьмо-віншаванне, салодкі набор, кніжка-размалёўка, а таксама канверт з адрасам Дзеда Мароза, куды юны чалавек можа пакласці свой ліст.

— У гэты дні становіцца паштовы Дзед Мароз. Ідэя нарадзілася шмат гадоў таму, і падказалі яе пісьмы да казанскага Дзеда, якія заўсёды пісалі дзеці. Тады мы задумалі: а чаму б таму самому казанчану герою не ўручыць віншаванне асабіста? Так з'явіўся наш першы Дзед Мароз у асобе супрацоўніка Васіля Козела. Зараз працуе некалькі груп: адна з замоўленым аб'ёмам паслуг ужо не спраўляецца. Але некаторыя пастаянныя кліенты робяць заказ з агаворкай: «Нам, калі ласка, Дзеда Мароза Васю».

Цяпер галоўнага святочнага персанаж замяняюць не толькі бацькі для дзяцей, але і калектывы на карпаратыўныя вечарыні, апошнім часам нават сталі паказваць заўякі з дзіцячых садкоў. Па-першае, дзіцячым ўстановам не можа сабе дазволіць шкоўныя касцюмы, якія ёсць у нас. А па-другое, цяперашні дасціпны дзетак цяжка пераканаць у тым, што перапрапанутая выхавальніца Марыя Пятровіца сапраўды прыйшла з навагодняга лесу і адтуль прынесла мех падарунак. А пад Каляды ўсе чакаюць казкі... Для розных груп кліентаў нашы спецыялісты напісалі адмысловыя сцэнарыі: для самых маленічкіх дашкольнікаў, для малодшых школьнікаў, крый старэйшыя, для дарослых.

— У сённяшняй сітуацыі гэтай святочнай паслуга выглядае не самай таннай, асабліва з пункту гледжання малазбажышчэнай сям'і...

— Мы падумалі прыкладна гэтак жа, правільнай скажаць, нашы работнікі, бо мы ў сябе падзелілі конкурсу навагодніх ідэй.

## ПАДПІСКА-2012

### «Добра, што ёсць такая газета — на роднай мове»

У работніку пошты, апроч іншых, ёсць адзін цікавы паказчык — «насычанасць перыядычнымі выданнямі на тэрыторыі чытацкага пункта». На Капыльшчыне ён складае 157,9% ад сярэднеабласнога паказчыка. А гэта значыць, што капыльшчыне выпісваюць і чытаюць больш розных газет і часопісаў, чым жыхары многіх іншых раёнаў Мінскай вобласці.

Той, хто з гэтым не сутыкаўся, можа, і не ведае, якую сур'ёзную сацыяльную ролю адыгрывае сёння пашталёўнік. Асабліва на вёсцы, дзе шмат адзіночкі старых. Пашталёўнік не толькі прыносіць карэспандэнцыю і афармляе падпіску. Калі трэба, ён дапамагае пенсіянеру апаляці камунальныя паслугі, прыносіць яму патрэбны тавар ці лекі. А бывае, што з чалавекам проста трэба пагутарыць, выслухаць, паспацьшыць, падтрымаць словам (у старасці многім не хапае кантактавання з людзьмі). Вось і атрымліваецца, што пашталёўнік на вёсцы — больш чым пашталёўнік. Гэта яшчэ і сацыяльны работнік, і псіхолог.

Увесь працоўны дзень выскокыя пашталёўнікі праводзяць у дарозе. У цёплым давор'е дапамагае службоўцы вельміслад, але змой ездзіць на ім забаронена правіламі тэхнікі беспякі. Даводзіцца хадзіць пехатай. За дзень з дзясятка кіламетраў «набагае».

— Работа пашталёўніка няпростая, — патлумачыла начальнік мясцовага паштовага аддзялення Марына Мікалаеўна Казак. — Апроч сур'ёзных фізічных нагрузак і са-

цыяльных функцый, якія даводзіцца ім выконваць, трэба ўлічваць і небяспечнасць іх работы, бо яны носяць не толькі пісьмы і газеты, але і грошы, заказную карэспандэнцыю і г.д. Такая работа прадугледжвае высокую адказнасць.

Пры паштовым аддзяленні «Пацейкі» працуюць 2 пашталёўнікі. У частак, дзе працывае Аляксандра Канстанцінаўна Самойленка, абслугоўвае Таццяна Адамаўна Калядка.

Таццяна Адамаўна працуе тут пашталёўнікам 15 гадоў. Ведае ўсіх, хто прахывае на яе ўчастку, у тым ліку і нашу пераможку Аляксандра Канстанцінаўна.

— Колькі я тут працую, яна заўсёды выпісвала «Звязду» і яшчэ да мяне — таксама, — пацвердзіла пашталёўніца. — Як бацьчы, што я іду, адразу сама выходзіць на двор, абы толькі не прапусціць любімую газету.

Пра сваю пераможку ў латарэі сярэд падпісчыкаў яна даведлася першай (прачытала ў газеце) і расказала мне. Была вельмі ўзрадаваная. Прызналася, што некалі раней ужо выгравала такім чынам «звяздоўскую» фірменную майку і кепку, таму, натхнёная выйгрышам, зноў прадужыла адраўляць купоны на розыгрыш, хоць я, шчыра кажучы, не асабліва верыла, што можна выйграць двойчы. Тым больш было прыемна, калі я даведлася, што Аляксандра Канстанцінаўна зноў выйграла. На гэты раз параварку.

## Прыз — чытачам



Па словах Таццяны Адамаўны, падобныя выйгрышы на яе ўчастку за 15 гадоў працы не было. Сама яна ў розыгрышышч не ўдзельнічае, часе газеты выпісвае.

Варта дадаць, што наша Таццяна Адамаўна — шматдзецкі маці, у яе шасцёра дзетак, старэйшаму сыну 25 гадоў (ужо жанаты і мае сваё дзіця), малодшай дачцы ўсяго 8. У 2003 годзе жанчына была ўзнагароджана ордэнам Маці. Нагледзіцца на сур'ёзную загружанасць, Таццяна Калядка заўсёды знаходзіць колькі хвілін вечарком для прагляду свежай прэсы. А як жа калі людзям раіў падпісца на пэўнае выданне — значыць, трэба ведаць, што яно сабой уяўляе, пра што гаворыць.

— Мне «Звязда» падабаецца і сваім напавеннем, але і першую чаргу — мовай, — прызналася пашталёўніца. — Добра, што ёсць такая газета — на роднай мове.

ВЫПІСВАЙЦЕ «ЗВЯЗДУ» НА I КВАРТАЛ АБО I-с ПАЎГОДДЗЕ 2012 ГОДА		
3 БЯСПЛАТНЫМІ ЎКЛАДКАМІ		
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ	СВАЯ СПРАВА	ЖЫЦЯНДОЛЯ
Чырвоная Звезда	КУПІ ЛЕПШАЕ!	Крайна Здароўя
ДЛЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПАДПІСЧЫКАЎ	63850	18 500 рублёў на месяц 111 000 рублёў на паўгоддзе
ДЛЯ ВЕТЭРАНАЎ ВАВ І ПЕНСІЯНЕРАЎ	63145	17 000 рублёў на месяц 102 000 рублёў на паўгоддзе
ДЛЯ ВЕДАМАСНЫХ ПАДПІСЧЫКАЎ	63858	34 000 рублёў на месяц 204 000 рублёў на паўгоддзе
ВЕДАМАСНАЯ ПАДПІСКА ДЛЯ УСТАНОВ МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ, МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОўЯ	63239	30 500 рублёў на месяц 183 000 рублёў на паўгоддзе
ПАДПІСКА «ДА ЗАПАТРАБАВАННЯ» (праз кіёск РУП «Белсаюздрук»)		
ДЛЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПАДПІСЧЫКАЎ	63850	16 110 рублёў на месяц 96 660 рублёў на паўгоддзе
ДЛЯ ВЕТЭРАНАЎ ВАВ І ПЕНСІЯНЕРАЎ	63145	14 700 рублёў на месяц 88 200 рублёў на паўгоддзе
ДЛЯ ВЕДАМАСНЫХ ПАДПІСЧЫКАЎ	63858	27 102 рублі на месяц 162 612 рублёў на паўгоддзе
ВЕДАМАСНАЯ ПАДПІСКА ДЛЯ УСТАНОВ МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ, МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОўЯ	63239	23 812 рублёў на месяц 142 872 рублі на паўгоддзе
* Залежыць ад рэгіёна		

## «ГАЗЕТУ ЧЫТАЮ БОЛЬШ ЗА ДВАЦЦАЦЬ ГАДОЎ»



Лідзія Андрэўна Патровіч упершыню пашчасціла сустрэцца шмат гадоў таму. У першы год працы ў раёнцы даялося паехаць на абласныя курсы павышэння кваліфікацыі. Хто працаваў у раённай газеце, таму не здасца здзіўным такі факт. Проста загадчык аддзела, па чым профіль ладзіліся курсы, быў не першы год на пенсіі. А пенсіянеру, як вядома, на вучобу не накіроўваюць. Павучыцца ж было студэнту з захаваннем зарплаты — адно задавальненне. Курсамі тады кіравала Лідзія Андрэўна.

нешта новае. Акрамя таго нас, слухачоў, яна апекавала, нібы клапацілася маці. Пасля заняткаў мы паспывалі атрымаць кансультацыю ўрача ў добрай паліклініцы, наведваць любое культурнае мерапрыемства, што ладзілася ў абласным цэнтры. Намала за гады работы мы курсавы павышэння кваліфікацыі, але тыя, першыя, пакінулі найлепшы след у памяці дзякуючы менавіта Лідзіі Андрэўне.

Вось прыемны сюрпрыз. Праз столькі гадоў Лідзія Патровіч аказалася ў спісе нашых падпісчыкаў, што выйгралі прызы. Сустрэўшыся, нам знайшлося пра што пагаварыць. Цікава было даведацца, што Лідзія Андрэўна — філолаг на адукацыі — адным з найлепшых сваіх настаўнікаў мовы, літаратуры, жыцця лічыць Уладзіміра Калесніку. Яна не проста вучылася ў Калесніку, але і вучыцца ў яго зараз. Бо да гэтай пары захоўвае лекцыі былога выкладчыка, перачытвае іх, разважае. Уладзіміра Калесніку яна лічыць эпохай у літаратуры, падзеяй у беларускай культуры і духоўнасці, а яшчэ вельмі светлым чалавекам. У наступным годзе мы адзначым 90-годдзе з дня нараджэння пісьменніка і навукоўцы. І Лідзія Патровіч выказала спадзяванне, што ў любімай газеце яна прачытае матэрыялы, прысвечаныя Калесніку.

А «Звязду» яна чытае даўно, не адно дзесяцігоддзе. Паводле слоў нашай падпісчыцы-брэстачанкі, аддае перавагу выданню найперш за родную мову, за разважлівы тон, за цікавыя матэрыялы, якія сустракаюцца на старонках. Ну а прыз стаў прыемным падарункам да Новага года. «Можа, і на свята прыгатаю на электрапараварцы нешта арыгінальнае. У пенсіянера ёсць час на кулінарныя эксперыменты», — заўважыла Лідзія Андрэўна.



## «САЮЗДРУК»: рэалізацыю гарантуем ні хвіліны адпачынку!

У сталічны кіёск № 320 каля станцыі метро Магілёўская ў дзень завітае каля тысячы чалавек. Тут на працягу шасці гадоў пакупнікоў вітае кіясёр Надзея Каланчук. І ні хвіліны адпачынку — адзін за адным заглядаюць у аякэнца пакупнікі — хтосьці хоча набыць свежую газету ці часопіс, хтосьці — канцылярскія прыналежнасці, некаторыя — святочныя паштоўкі... — Па прафесіі я работнік гандлю, але спецыфіка работы ў кіёску безумоўна ёсць — распыавае Надзея Леанідаўна. — Тут галоўнае — падышоў!

За дзесяць гадоў работы яна можа хутка вызначыць, што чалавек будзе купляць і што можна яму прапанаваць. А яшчэ, як жартуе кіясёр Надзея, яна і «ведвадчая». Справа ў тым, што кіёск знаходзіцца на канцавую станцыю метро, недалёка ад трасы «Магілёў—Мінск». Вось і завітаюць прыезджыя, каб хутчэй нешта спытаць, чым купіць.

— Куды праехаць, дзе што памяняць-набыць — гэта для мяне ўжо звычайныя пытанні, — усміхаецца Надзея Каланчук. — Нават карту вывучаю разам!

## НУ ЯК ДЗЯДУЛЯ БЕЗ ГАЗЕТЫ?

Кіёск № 55 знаходзіцца ў Савецкім раёне Гомеля якраз на прыпынку буйной транспартнай развязкі. Калі лічыць толькі па касавай стужцы, за дзень тут праходзіць 600-700 чалавек. А колькі звяртаюцца з пытаннем! Прычым многія — толькі каб пагутарыць з абяляньнічымі жанчынкамі, што тут працуюць: Анжэла Івановай і Волгай Джанковай. Калі мне даялося зазірнуць у кіёск, на змене была Анжэла. Расказвае, што людзі часта гавораць ім кампліменты:

— Бабулькі звычайна ўдзячныя, калі што дапамажаш, растлумачыш. Многія людзі падыходзяць пагартаць часопіс ці проста пагутарыць. Ёсць і пастаянныя кліенты — асабліва тыя, хто побач працуе — на рынку, напрыклад. Камусьці персанальна пакаідае тавар. Ну як дзядулі, які пастаянна купляе адну і тую ж газету, яе не пакінуць? А раптам малады разбіроўчы? Многіх па голасе пазнае. Адзін з кліентаў лічыць, што я павіна памятаць, які від цыгарэт ён купіць. Ён прыходзіць і кажа ўпэўнена: «Мае цыгарэты, калі ласка!». А яшчэ тут іверская цяжка лобана. Было, што незнаёмай жанчына прынесла мне ваду свячонку.

Дарчы, Анжэла Іванова амаль палову свайго жыцця аддала сістэме «Гомельабсаюздрука». З 18 гадоў працуе — пасля заканчэння вучылішча зусім не па сённяшняй спецыяльнасці. Пачынала ў драўляным кіёску памерам крыху больш чым метр на метр.

— Той кіёск, куды я ўпершыню прыйшла працаваць, некалькі месяцаў стаў звышнормы. Мярне спачатку ўсе пыталі: «А калі мама прыйдзе?» Я ў адказ: «А што вы хачелі ад маёй маці?» Гавораць: «Газету купіць». «Дык гэта я прадавец», — адказаваў. Тады ж у кіёсках традыцыйна бабুলі-пенсіянеркі сядзелі. Гэта птым моладзе пачала прыходзіць. Калі б я цяпер прыйшла, было б, напэўна, вельмі складана. Тады касавыя апараты не было. Газет — усяго 10 найменшых. Адзін дэтэктыв, адна крывавака. Цэны не мяняліся. Газеты нам у мяшкун прывязуць без накладных, скінуць, мы грошы заробленыя таксама перадавалі ў такім мяшкун. Цяпер прычыпова іншая справа — тавар самы разнастайны.

Анжэла жартуе: калі звязуць свежамарожаную рыбу, яна ўжо не здзівіцца. Аднак страктаецца асартыменту і неабходнасць хутка ў ім арыентавацца выклікае сапраўдную павалу. Вось нядуна жанчыны асвоілі і новую паслугу — продаж білету электроннага латарэі, для чаго ў кіёсках устанавілі спецыяльныя апараты, якія абслугоўваюць таксама кіясёры. Увогуле ж патрабаванні ў кліентаў, што звяртаюцца ў кіёск «Гомельабсаюздрука», — самыя разнастайныя. Пры мне пыталі шмат чаго: напрыклад, батарэйкі «для пульта тэлевізара», газеты, цыгарэты, крывавакун («каб літары вялікія былі»), ручкі («каб сціраць»), паштоўкі з Новым годам, латарэйныя білеты, календары і нават «сабакчу, які танцуе». І практычна ўсім Анжэла ці выдала тавар, ці парала, дзе ёсць або калі будзе. У кіёску маленік ка крэсліца, але ж прысеці на яго часу няма. Праўда, у сярэдзіне дня ўзнікае невялікі перапынак, але ж хвілінкай жанчына карыстаецца для справы: тавар маркіруе, афармляе ценнікі... Прынамсі, жанчыны працуюць па сутках. Зімой на змене з 6.45, летам — яшчэ раней. І да 20 гадзін у такім колавароце.

— З Волгай мы цяпер практычна не бачымся, па тэлефоне калі што высвятляем, — расказвае Анжэла. — Раніцай прыходжу, калі бачу высунутыя скрыні — значыць, там новы тавар, на які трэба звярнуць увагу. Мне важна ўсё вачамі «сфатаграфавач», і тады хутка знаходзіцца патрэбнае. У канцы дня трэба абавязкова навесяці парадак, каб зменшыцца Вользе было лягчэй і зручнай працаваць.

Нагледзіцца на розныя асаблівасці свайой працы, Анжэла Іванова лічыць, што пры жаданні можна разабрацца з усім. Нават прыстававацца да таго, што цэны кожны тыдзень мяняюцца.

— Раней хоць ночку забудзі — я памятаю, колькі што каштуе. Цяпер дапамагае маркіроўка тавару. Нядуна ў вялікай краме насупраць адкрылася кропка прыватнага, гандляра газетамі. Мы спачатку думалі, што, усё, нам прыйдзеца закрывацца. А патак пайшоў яшчэ большы: з крамы і назад — усё праз нас.

Няхай і ў Новым годзе не змяняецца гэты паток людзей, якім у жыцці патрэбна свежая газета і яшчэ што-небудзь па дробязі!

## ПАДПІСКА-2012 На Палессі «прыпарыла»



Каштоўны прыз ад «Звязды» выпай нашаму даўнаму падпісчыку з вёскі Юркевічы Жыткавіцкага раёна, што на Гомельшчыне, Васілю ПЯШЭВІЧУ (на фота справа). Кампанія шчасліўчыку пры ўручэнні параваркі склаў начальнік Жыткавіцкага РВПС Ггор ШАБАЕЎ.

Матэрыялы спецыяльна падрыхтаваны: У. ЗДАНОВІЧ, С. ЯСКЕВІЧ, І. ІВАНОВА, І. АСТАШКЕВІЧ, І. МІНДЛІВА, М. БЕГУНКОВА.

## Беларусы і расіяне сумесна робяць навуковыя прарывы

Бюджэт Саюзнай дзяржавы на навуку не скупіцца. Амаль 1,2 млрд расійскіх рублёў атрымаў сумесна беларуска-расійская праграма з прыгожай назвай «Прамень», прапанаванай нашымі землякамі. З ходам яе рэалізацыі ў суседзю беларускіх журналістаў змаглі азнаёміцца падчас прэс-тура ў Санкт-Пецярбург (зладжанага па ініцыятыве Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы пры падтрымцы Расійскага інфармацыйнага агенства «Навіны»). Там мы фактычна прайшлі завочную падрыхтоўку па фізіцы і цяпер можам з лёгкасцю жангаваліраваць паняцці «гетэраструктуры», «паўправаднікі», «квантавапамеры» ды шмат якімі яшчэ, але паспрабуем быць максімальна простымі і зразумелымі ў расповедае.

Мы ў Фізіка-тэхнічным інстытуце імя А. Эфэ. Менш чым легендарным яго не назавеш. Менавіта тутэйшымі навукоўцамі была ўпершыню распрацавана ядзерная зброя (хоць і прызнаюцца, што не абышлося без выкарыстання амерыканскіх напрацовак, здабытых разведкай, але, маўляў, не кожны зможа разабрацца ў чужых адкрыццях і прасунуцца далей). Менавіта тутэйшымі светлыя розумы рыхталі першы палёт чалавека ў космас. Уяўляецца цяпер, на якой баче выдудца ў XXI стагоддзі распрацоўкі для навуковай праграмы Саюзнай дзяржавы?

У афіцыйнай дакументацыі, яна, дарэчы, значыцца як «Перспектыўныя паўправадніковыя гетэраструктуры і прылады на іх аснове». Назвыклае вуху абывацеля слова «гетэраструктура» (за якім хаваецца крышталі — па сутнасці, штучна вырашчаны «слоены пірог», дзе кожны слой рознага хімічнага саставу, таму самародкаў такіх не бывае) папулярна і ў наш час Жарэц Алфэраў. Ён атрымаў Нобелеўскую прэмію за дасягненні якраз у гэтай сферы і распачынаў сваю працу менавіта ў Фізіка-тэхнічным інстытуце.

Што ж за практычная карысць ад гэтых разнаслонных структур, якія нязброеным вочкам і не відаць нават? Ды амаль уся сучасная мікраэлектроніка на іх трымаецца — што ні вазьміце. У медыцынскай тэхніцы выкарыстоўваюцца, у сувязі, навігацыі, для стварэння спецыяльных радару, што выка-

рыстоўваюцца ў аэрапортах на пасадачных лініях, калі надвор'е вымушае жадаць лепшага, і шмат дзе яшчэ. Усім нам вядомы святлодыёды ці вося тэя ж лазеры, напрыклад, таксама на базе гетэраструктур. На іх аснове ствараюць прылады, і ўжо яны служаць чалавеку ў самых розных галінах.

На якіх кірунках сканцэнтравана «Прамень»? «Стварэнне спецыяльных святло- і фотадыёдаў дазволіць вымяраць колькасць газу ў навакольнай атмасферы», расказавае **Юрый ЯКАУЛЕУ, загадчык лабараторыі інфрачырвовай оптычнай прылады**. Ад партатыўнага прыборчыка, які сумесна распрацоўвае беларускія і расійскія навукоўцы, не схаваюцца ні метан, ні чадны, ні вуглякіслы газы. У Расіі ёсць патрэба і ў прыладах для вымярэння колькасці вады ў нафце (бо чорнае золата часячым «вывуджаюцца» з-пад зямлі, запалываючы і свідравіну ваду). І ўсё гэта магчыма дзякуючы святлодыёдам. Яны ўвогуле — штурхал перспектывна. «У сучасных аўто ўся панэль на святлодыёдах — звяртае ўвагу навукоўца, — паводле планаў сусветных карпарацый, увесь свет павінен перайсці на святлодыёднае асвятленне да 2018 года».

Святлодыёды беларуска-расійскага аўтарства будучы мець масавае прымяненне — у партатыўных аналізатарах. Тым часам распрацаваныя імі лазеры прызначаны, як выказаўся спадар Якаўлеў, «для больш тонкіх рэчаў» — звышадчувальных прыбораў, здольных выяўляць, выбуховыя рэчывы. Больш тонкія рэчывы, натуральна, і даражэйшыя. Калі, скажам, аналізатар метану будзе каштаваць 200-300 долараў, разважаче навукоўца, то прыбор з высокай распазнавальнай здольнасцю абыдзецца пакупніку ў 20-30 тыс. долараў. Зразумела, што такі аналізатар не знойдзе масавага пакупніка, але «паставіць адзін-два такія прыборы на аэрадроме можна», мяркуе Юрый Якаўлеў. Бяспека важная для кожнай краіны.

«Прамень» скіраваў таксама на лазеры

зглянёна спектральнага дыяпазону. Менавіта да яго максімальна адчувальнае вока чалавека, тлумачыць **Сяргей ІВАНОУ, старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі квантавапамерных гетэраструктур**. І гэта вызначае сферу яго прымянення. «Лазерная практычнае тэлабачанне высокага распазнавання», — прыводзіць прыклад старшы навуковы супрацоўнік. «А кампактныя мадэлі могуць быць уманціраваны ў смартфон і партатыўныя камп'ютары. Таму задана — давесці да кампактнай прылады з вялікай магнутасцю». С. Іваноў спадзяецца, што па выніках праграмы праз тры гады будуць зроблены прылады прыбораў, якія можна будзе ўкараняць у прамысловасць. «Цяжкасць выклікае тое, што ў прамысловых прадпрыемстваў павінны быць такія ж устаноўкі, як у даследчычых цэнтрах».

«Прамень» у расійскай выкананні — гэта стварэнне элементнай базы, святлодыёдаў і лазераў. А партатыўныя прыборы на іх аснове будзе рабіць беларускі бок. У гэтым і прывабнасць падзелу працы: кожны займаецца тым, што ў яго лепш атрымаецца і для чаго ў яго лепшыя рэсурсы. Выходзіць лепш, хутчэй і танней. Такое крэда інтэграцыі. Просты прыклад у пацвярджэнне. У лабараторыі ФТІ мы з інтарэсам разглядаем мудагел-

лісты агрэгат з мноствам труб, укручаных у фольгу. Устаноўка прызначана для лазерна-прамянёвай эпітаксіі — вырошчвання гетэраструктур. Не ў апошнюю чаргу гэтаму працэсу абавязана сваёй назвай беларуска-расійская праграма. Прычым вырошчваюцца яны ў дзюхо асобных камерах (для тых кампанентаў, якія нельга змешчаць), што і вызначае кошт лабодных устаноў. Ён можа нахадзіць да 200 млн долараў (удвая больш, чым аднакамерныя экзэмпляры). Калі б Беларусь займалася гэтай дзейнасцю ў адзіночку, такую невялікую суму ёй давядзецца выдаткаваць толькі на прыбор. У выпадку ж саюзнай праграмы кожная краіна атрымае доступ да тых рэсурсаў, якіх ёй нестася. Воў у чым сэнс інтэграцыі.

Расійскія навукоўцы акцэнтуюць, што з беларускімі калегамі кантактуюць даўно. З'яўленне саюзнай праграмы і выдзеленае пад яе сур'ёзнае фінансаванне проста дазваляць правесці работу паскорана.

Тэарэтыкі задумваюць, а практыкам — ажыццяўляць. Галоўны выканаўца беларуска-расійскай навуковай праграмы — буйны хольдзінг «Святлана» (названы так, пагаворваюць, у гонар светлай лямпацы напальвання). Непасрэдна вырошчваннем гетэраструктур займаюцца на прадпрыемстве «Святлана-Рост».



Устаноўка лазерна-прамянёвай эпітаксіі, якая вырошчвае «тонкія матэрыялы» — гетэраструктуры, каштуе амаль 200 млн долараў.

**Праграма «Прамень» стартвала сёлета, а канкрэтныя вынікі можна будзе пабачыць у канцы 2014 года. З расійскага боку за яе адказны Акадэмічны фізіка-тэхналагічны ўніверсітэт РАН, Фізіка-тэхнічны інстытут імя А.Эфэ, прадпрыемства «Святлана». З беларускага — Інстытут фізікі імя Б.Сцяпанова НАН Беларусі. На расійскую частку вылучана 770 млн расійскіх рублёў, на беларускую — 414 млн расійскіх рублёў. У дадатак фінансаванне ідзе і за ўласны кошт саміх арганізацый-удзельніц.**

Тонкія матэрыялы патрабуюць далікатнасці. Некаторыя памяшканні можна наведваць толькі ў халаце, шапачцы, бахілах. У асобных жа стэрільнасць такая, што ўваход лабодных наведнікаў наогул забаронены. А тамтэйшым супрацоўнікам давядзецца выконваць шэраг патрабаванняў. Асаблівай ахвярай патрабуюць далікатнасці гетэраструктуры ад супрацоўнікаў: ім давядзецца з'яўляцца на работу без макіяжу. Зусім. «Ні памады, ні тушы, ні лаку для панозгюў — усё гэта гразь», — тлумачыць дырэктар ЗАТ «Святлана-Рост» **Віктар ЧАЛЫ**.

Прадпрыемства «Паўправадніковыя прыборы» ў структуры хольдзінгу можа пахваліцца выдатнымі распрацоўкамі ў медыцынскай апаратуры. Напрыклад, лазеры для правядзення хірургічных аперацый. Яны дазваляюць, па-першае, праводзіць маніпуляцыі амбулаторна. А па-другое, «метад сам па сабе асептычны», — кажа гендырэктар прадпрыемства **Аляксандр ТЭР-МАРЦІРАСЯН**, — абеззаражванне ран адбываецца проста падчас уздзеяння лазернага выпраменьвання». Паводле аўтара слоў, некаторыя маніпуляцыі наогул і не могуць быць праведзены без такога прыбора: напрыклад, аперыраванне печыні ў дзяцей. «Паўлі Педэятрычная акадэмія не змагла сабраць грошы і купіць такі лазер, да нас звярталіся бацькі і арандавалі лазер на дзень, каб іх дзецім змаглі правесці аперацыю, — згадвае суразмоўца. — Але цяпер такія лазеры працуюць у сотнях медыцынскіх устаноў і вырастоўваюць людзей».

Аля МАЧАЛАВА. Санкт-Пецярбург.

На аснове чырвонага латэкса тут была распрацавана фотадынамічная тэрапія для лячэння анкалагічных захворванняў. У кроў уводзіцца спецыяльны прэпарат, які называецца іх апраменьванне. «У выніку фотакімічнай рэакцыі пухліна становіцца дабра-якаснай». — кажа А.Тэр-Марцірасян. Паводле яго слоў, тэхналогія ладуаднага хвароба не толькі на першай, але і на другой і, мабыць, нават на трэцяй стадыях. Апарат прыдатны не для ўсіх лакалізацый пухлін, акцэнтую генеральны дырэктар, але значную частку лячыць можна. І ўжо сёння ён працуе ў вядучых расійскіх медустановах, інфармуе суразмоўца.

У выніку праграмы «Прамень» павінен быць створаны прыборны шэраг і дадзены магутны тэхналагічны задзел для развіцця Беларусі і Расіі, — рэзюмуе **Валерый КЛЯУЦОЎ, намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Святлана» па навукова-тэхнічным развіцці**. — Мэта праграмы — задаць наперад: істотна прасунуць назаряд тэхналагічнае развіццё, забяспечыць абарону і шэраг іншых галі.

Аля МАЧАЛАВА. Санкт-Пецярбург.

**Сёння**

Месяц Маладзік 24 снежня. Месяц у сузор'і Вадальна.

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	9.28	16.54	7.26
Віцебск	9.26	16.36	7.10
Магілёў	9.19	16.43	7.24
Гомель	9.06	16.49	7.43
Гродна	9.42	17.10	7.28
Брэст	9.34	17.20	7.46

**Імяніны**  
Пр. Аляксандра, Васіля, Паўла, Сцяпана, Трыфана.  
К. Эмы, Антона, Цэзара.

**Надвор'е на заўтра**

Гэамагнітны ўзрушэнні

Горад	Тэмпература	Узрушэнні
Віцебск	-2.0°C	22 01 04
Мінск	-1.0°C	19 03 04
Магілёў	-2.0°C	16 04 07
Гродна	-1.5°C	13 10 04
Брэст	-1.5°C	13 10 04
Гомель	-1.5°C	13 10 04

Авансачыні:  
— німа прыкметных геамагнітных узрушэнняў  
— невялікія геамагнітныя узрушэнні  
— слабая геамагнітная бура

**...у суседзямі**

Горад	Тэмпература	Узрушэнні
Варшава	+5.0°C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вільнюс	+2.5°C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кіев	+2.4°C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Масква	-1.4°C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Рыга	+2.4°C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
С.Пецярбург	+2.4°C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

**28 снежня**

Міжнародны дзень кіно. 28 снежня 1895 года ў «Гранд кафе» на бульвары Капуцынаў у Парыжы адбылася першая публічная дэманстрацыя «фатаграфія, якая рухаецца» — сінематографа, вынайздзенага братамі Л'юмам.

1908 год — у Вільні заснавана беларуская кнігавыдавецкая таварыства «Наша хата» (здычнана па 1911 год). Арганізавана з мэтай выдання беларускіх падручнікаў і дзіцячай літаратуры на беларускай і іншых мовах. Выпусціла падручнік «Другое чытанне для дзяцей беларуска» Я. Коласа, ананісную паэму «Тарас на Парнасе», падарожны нарыс «Дзед Завала» Ядвігіна Ш., ілюстраваныя кнігі для дзяцей «Дым» М. Канапніцкай, «Архіп і Лёнька» М. Горкага, навукова-папулярныя выданні.

1926 год — выйшаў на экраны першы беларускі мастацкі фільм «Лясная быль» (рэжысёр Юрый Тарыч, па аповеці Міхаэля Чарота «Свінапас»). Для першага фільма, вядома, адбіралі найлепшае з нацыянальнай прозы. Яе было дастаткова шмат, таму што гэта быў перыяд творчасці «маладнякоўцаў», у якіх уся гэтая рэвалюцыйная романтика падавалася як прыгода. Аповесць «Свінапас» была вельмі папулярная ў чытачоў, таму выбар адрозна ж упаў менавіта на гэты твор. Выпрашаленую ролю адыграла і тое, што проза Чарота вельмі лёгка перакадалася на сцэнарную мову, што вельмі спадбалася рэжысёру Юрыю Тарычу, які ў далейшым сумесна з Міхаэлем Чаротам напісаў сцэнарый для першага беларускага фільма. На яго прагляд у свой час магла патрапіць толькі выбраная публіка. Прэм'ера «Лясной былі» адбылася ў 1926 годзе ў сталічным кінатэатры «Культура».

«Да глыбіні думкі часам трэба паднімацца».

Станіслаў Ежы Лец (1909—1966), польскі пісьменнік-сатырык.

### МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В г. МОГИЛЕВЕ

Аукцион состоится 31 января 2012 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией (МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Последний день приема заявлений — 25.01.2012 года до 17.00.

Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь в частную собственность для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов. Условия проведения аукциона — наличие не менее двух участников.

При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях сторон желающие принять участие в аукционе представляют в сроки, указанные в извещении:

а) квитанцию о внесении задатка на расчетный счет Могилевского городского исполнительного комитета №3641017440554 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ «Беларусбанк», код 536, УНП 700123787 (разовый платеж); б) документ, удостоверяющий личность (паспорт и его копию) покупателя, а в случае участия в аукционе его представителя — паспорт, копию паспорта и нотариально заверенную доверенность.

Порядок осмотра на местности земельного участка: выезд по желанию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой документацией всем желающим. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: строительство инженерных коммуникаций будет осуществлено в соответствии с проектно-сметной документацией за счет бюджета города. Продажа земельных участков производится без изменения целевого назначения.

Контактный телефон в г. Могилеве 22 11 63.

№ лота	Адрес земельного участка	Площадь, га	Кадастровый номер	Стоимость земельного участка (руб.)	Начальная цена (руб.)	Сумма задатка (руб.)
№1	район улицы Слепокурова №1 по генплану	0,1090	740100000001004837	458 902	45 580 000	4 102 000
№2	район улицы Слепокурова №2 по генплану	0,1080	740100000001004841	439 932	45 162 000	4 065 000
№3	район улицы Слепокурова №3 по генплану	0,1080	740100000001004840	439 932	45 162 000	4 065 000
№4	район улицы Слепокурова №4 по генплану	0,1091	740100000001004839	439 932	45 622 000	4 106 000
№5	район улицы Слепокурова №9 по генплану	0,1200	740100000001004845	458 086	50 180 000	4 516 000
№6	район улицы Слепокурова №10 по генплану	0,1200	740100000001004847	471 061	50 180 000	4 516 000
№7	район улицы Слепокурова №18 по генплану	0,1200	740100000001004857	448 601	50 180 000	4 516 000
№8	район улицы Слепокурова №19 по генплану	0,1200	740100000001004856	445 111	50 180 000	4 516 000

### МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В г. МОГИЛЕВЕ

Аукцион состоится 7 февраля 2012 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией (МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Последний день приема заявлений — 1.02.2012 года до 17.00.

Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь в частную собственность для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов. Условия проведения аукциона — наличие не менее двух участников.

При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях сторон желающие принять участие в аукционе представляют в сроки, указанные в извещении:

а) квитанцию о внесении задатка на расчетный счет Могилевского городского исполнительного комитета №3641017440554 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ «Беларусбанк», код 536, УНП 700123787 (разовый платеж); б) документ, удостоверяющий личность (паспорт и его копию) покупателя, а в случае участия в аукционе его представителя — паспорт, копию паспорта и нотариально заверенную доверенность.

Порядок осмотра на местности земельного участка: выезд по желанию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой документацией всем желающим. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: строительство инженерных коммуникаций будет осуществлено в соответствии с проектно-сметной документацией за счет бюджета города. Продажа земельных участков производится без изменения целевого назначения.

Контактный телефон в г. Могилеве 22 11 63.

№ лота	Адрес земельного участка, по ПДП «Детальный план индивидуальной жилой застройки в районе деревни Городщина Могилевского района»	Площадь, га	Кадастровый номер	Стоимость земельного участка (руб.)	Начальная цена (руб.)	Сумма задатка (руб.)
№19	участок № 174	0,1077	740100000001005959	1 022 409	52 979 000	4 768 000
№20	участок № 179	0,1045	740100000001005964	954 052	51 405 000	4 626 000

### Уважлівае

Дыялогі ў сёце. — Учора мой убачыў, як я галю ногі яго брытаві. Накрычаў, даваўся новую брытаві яму дарыць, вельмі крутую і дарэгу. — Ужо паспрабавала? — Так :)

Калі ў гутарцы з сяброўкай ваша жонка паўтарае: «...і мой таксама!...» — верагоднасць таго, што вас хваліць, практычна роўная нулю.

1 курс, першая пара па матэматычным аналізе ў тэхнічнай ВНУ. Выкладчык: Запісвайце тэму: «Сапраўдная функцыя комплекснай пераменнай. Сюр'ектыўнасць, інтэктывыя і біектыўныя функцыі».

Голас з задняй парты: — Алё, гэта ваенкамат? Я педумаў. Скажыце, калі ласка, калі мне трэба прыбыць на медкамісію?

Любо любіць глядзець кіно ў чаравых: ты, я, півя і фісташкі!

Якая ж я злая зорка на мучылоў... Даводзіць мне і пераконаем іх, што насіць вузкія джинсы — гэта крута!

### МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В г. МОГИЛЕВЕ

Аукцион состоится 2 февраля 2012 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией (МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Последний день приема заявлений — 27.01.2012 года до 17.00.

Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь в частную собственность для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов. Условия проведения аукциона — наличие не менее двух участников.

При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях сторон желающие принять участие в аукционе представляют в сроки, указанные в извещении:

а) квитанцию о внесении задатка на расчетный счет Могилевского городского исполнительного комитета №3641017440554 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ «Беларусбанк», код 536, УНП 700123787 (разовый платеж); б) документ, удостоверяющий личность (паспорт и его копию) покупателя, а в случае участия в аукционе его представителя — паспорт, копию паспорта и нотариально заверенную доверенность.

Порядок осмотра на местности земельного участка: выезд по желанию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой документацией всем желающим. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: строительство инженерных коммуникаций будет осуществлено в соответствии с проектно-сметной документацией за счет бюджета города. Продажа земельных участков производится без изменения целевого назначения.

Контактный телефон в г. Могилеве 22 11 63.

№ лота	Адрес земельного участка	Площадь, га	Кадастровый номер	Стоимость земельного участка (руб.)	Начальная цена (руб.)	Сумма задатка (руб.)
№9	в районе пр-та Шмидта, участок № 73	0,1061	740100000007005035	928 003	65 440 000	5 890 000
№10	в районе пр-та Шмидта, участок № 75	0,1061	740100000007005037	928 003	65 440 000	5 890 000
№11	в районе пр-та Шмидта, участок № 76	0,1061	740100000007005038	964 422	65 440 000	5 890 000
№12	в районе пр-та Шмидта, участок № 78	0,1061	740100000007005039	928 003	65 440 000	5 890 000
№13	в районе пр-та Шмидта, участок № 79	0,1113	740100000007005040	966 194	68 647 000	6 178 000
№14	в районе пр-та Шмидта, участок № 85	0,1032	740100000007005041	964 422	63 651 000	5 729 000
№15	в районе пр-та Шмидта, участок № 88	0,1061	740100000007005044	889 877	65 440 000	5 890 000
№16	в районе пр-та Шмидта, участок № 89	0,1062	740100000007005045	964 422	65 501 000	5 895 000
№17	в районе пр-та Шмидта, участок № 90	0,1061	740100000007005046	928 003	65 440 000	5 890 000
№18	в районе пр-та Шмидта, участок № 91	0,1113	740100000007005047	928 310	68 647 000	6 178 000

# «ЧАС ІНВЕСТАВАЦЬ ПРАВІЛЬНА»

На тэрыторыі нашай краіны існуюць фірмы, чья дзейнасць цесна звязана з аграпрамысловым комплексам, і група кампаній «Мілена» сярод іх займае вядучае становішча.



## ПАТРАБАВАННЕ КЛІЕНТА — ЗАКОН

Поспех любой фірмы ў многім залежыць ад кіраўніка, бо менавіта ён павінен весці за сабой калектыв, быць генератарам ідэй, бачыць перспектыву... У гэтым плане група кампаній «Мілена» з генеральным дырэктарам пашанцавала. Міхаіл Буткевіч з 1993 года займаецца вытворчасцю абсталявання для сельскай гаспадаркі. Спачатку гэта быў завод па вырабе сельскагаспадарчых транспарцёраў, а ў 2005 годзе заснавана прадпрыемства «МіленаАгра», якое займаецца пастаўкай і мантажам дадатковых асабліва падрыхтаваных абсталявання, святлолентачных канькоў і сістэм штор.

А сёння Міхаіл Мар'янавіч узначальвае ўжо вядомую нам групу кампаній «Мілена».

Безумоўна, неабходна быць неардынарным чалавекам, каб упраўляць такой групай прадпрыемстваў. Без прадрымальнасці, ініцыятывы і смеласці выстаць у наш даволі складаны час зусім не проста.

А калі ты адказны за некалькі самастойных кампаній, то, напэўна, узнікаюць дадатковыя цяжкасці?


Слова генеральнаму дырэктару групы кампаній «Мілена» Міхаілу БУТКЕВІЧУ.

— У 2008 годзе да прадпрыемстваў-партнёраў «МіленаАгра» і «ЭкаМілк» далучылася будаўнічая кампанія ПМК-18, а пазней была створана яшчэ і фірма «Аграрныя тэхналогіі». Восем так і ўзнікла група кампаній. Нягледзячы на тое, што прадпрыемствы з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі і працуюць у розных кірунках, аб'яднанне дало станоўчы вынік: дзейнасць кожнага гарманічна дапаўняецца. Цяпер партнёры ведаюць іх як групу кампаній «Мілена», якая забяспечвае асабліва падрыхтаваныя абсталяванні і заканчваючы ўводам аб'ектаў у эксплуатацыю з улікам індывідуальных запатрабаванняў кожнага кліента.


## У ГРУПУ КАМПАНІЙ «МІЛЕНА» ЎВАХОДЗЯЦЬ НАСТУПНЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ:

- **СТАА «ЭкаМілк»** — займаецца вытворчасцю стойлавага абсталявання і даільных устаноўкаў;
- **УПП «МіленаАгра»** — пастаўка, мантаж і сэрвіснае абслугоўванне абсталявання, міжнародныя грузаперавозкі;
- **ААТ «Аграрныя тэхналогіі»** — вытворчасць каркасна-тэнтавых збудаванняў, святлолентачных канькоў і разнастайных сістэм штор;
- **ААТ «ПМК-18»** — будаўніцтва, рамонт і рэканструкцыя аб'ектаў сельскагаспадарчага, прамысловага і культурна-бытавога прызначэння.

Як бачым, «Мілена» здольная вырашаць самыя складаныя задачы, якія стаяць перад нашай сельскай гаспадаркай. Кожнае прадпрыемства мае свой фронт работ, а гэта — праектаванне, будаўніцтва і аснашчэнне комплексамі для ўтрымання буйной рагатай жывёлы, узвядзенне многафункцыянальных ангароў і бескаркасных будынкаў з ацынкаванага металу, вытворчасць тэхналагічнага абсталявання для жывёлагадоўчых фермаў і свінакомплексаў (ажыццядзяцельна мантаж і сэрвіснае абслугоўванне), залаў для даення і каркасна-тэнтавыя збудаванні. Асноўная частка прадукцыі рэалізуецца на тэрыторыі Беларусі. Наладжаны пастаўкі яе і ў краіны СНД.



Каркасна-тэнтавае збудаванне для ўтрымання маладняку ў СВК «Валішча».



## СТАЎКА НА ЯКАСЦЬ І СЭРВІС

Спачатку была задума ўзяць інтэрв'ю ў дырэктара УПП «МіленаАгра» Інесы ПАУЛАВА, але ў размову актыўна далучыліся супрацоўнікі прадпрыемства — камерцыйны дырэктар Віталій Малыхін і начальнік канструктарскага аддзела Віктар Шакаль.

Атрымаўшы сваёасаблівы «Круглы стол».

— **Інеса Расціславаўна, адкуль узнікла назва «Мілена»? Працуеце з металічнымі канструкцыямі, абсталяваннем... а тут такая мілагучная назва.**

І.П. — А гэта мая віна. Да дзвюх літар ад імя генеральнага дадала імя яго жонкі і атрымалася назва. Дарэчы, усім падабаецца.

— **Назва прыгожая, а як з працай, заказамі?**

В.М. — Заказы ёсць, і аб'ёмы нарощваем. Працуем таксама і на расійскі

рынак, і рэнтабельнасць у нас на адпаведным узроўні.

— **Фінансавы крызіс, а ў вас такая высокая рэнтабельнасць...**

І.П. — Група кампаній спрацавала добра — крызіс нас асабліва і не крагнуў. З пачатку года мы занялі міжнароднымі пераможцамі прызамі ў гэта аказалася выгаднай справай. Пачалі выходзіць на прамыя пастаўкі — працаваць без сярэдняка. Улічваючы магчымасць заказчыкаў, узводзім аб'екты «пад ключ». Нам удалося захаваць мінулыя сувязі і наладзіць новыя — у тым ліку і ў Расію.

В.Ш. — Расійскі рынак бязмежны і мае вялікі патэнцыял. Нашы прадпрыемствы імкнуцца максімальна выкарыстаць яго.

— **А не атрымаецца, што з-за расійскага рынку вы забудзеце пра свой?**

І.П. — Беларускія заказчыкі для «Мілены» на першым месцы, і пастаўкамі на Расію мы не агаліем свой рынак.

— **З місцовай уладай кантактуеце?**

## Група кампаній «Мілена» вітае сваіх заказчыкаў з надыходзячым Новым годам і жадае ім усяго найлепшага.

І.П. — Падтрымліваем сувязь, бо ў нас адна мэта. У новых фермах і рэканструкцыі старых зацкаўлена ўлада і мы. Прыслухоўваемся да рэкамендацый і пажаданняў. Вырашаем некаторыя пытанні сумесна.

В.Ш. — Наша фірма пастаянна ўдзельнічае ў разнастайных выставах. Восем давалася пабыць у ЗША і паглядзець, пераняць...

— **Ёсць там на што паглядзець? Можна нешта з перанятага ўкараніць у нашых гаспадарках?**

В.Ш. — Укараніць можна, і мы ўжо гэтым займаемся. Але сапраўдзіца не адзін год работы. У Амерыцы зусім іншыя тэхналогіі і погляды. Кожная жывёліна павіна быць акупляемай — усё завязана на прыбытку. Там каровы...

І.П. — Нам бы пакуць што разабрацца са сваімі каровамі. Восем мы і прапануем тэхналогію, якая істотна змяніла б сітуацыю на нашых жывёлагадоўчых комплексах.

В.М. — Гэта калі ўчора адна даярка абслугоўвала 20-30 кароў, а сёння ўжо ўтрая больш.

В.Ш. — Дарэчы, у ЗША 1000 кароў абслугоўвае 10 чалавек, сюды ўваходзіць і ветурач — тэхналагічны працэс поўнаасцю аўтаматызаваны.

І.П. — Сёння мы таксама можам прапанаваць любое абсталяванне. Кіраўнік сельгаскааператыва пойдзе да нас, бо прадукцыя нашага прадпрыемства не толькі высокай якасці, але і снадосіна цаны і якасці ў фірмы для заказчыка прымальна. На гэта і робіцца стаўка.

— **Дзейнасць групы кампаній**

«Мілена» даволі разнастайная. А як вырашаюцца пытанні? Як прыходзіць да консенсусу па нейкай праблеме?

І.П. — Пытанні вырашаюцца сумесна з усімі спецыялістамі. Восем з гэтым сталом збіраюцца ўсе — і прыходзіць да паразумення. Тут, можна сказаць, наш штаб.

— **Генеральны дырэктар дапускае дыскусію?**



Камерцыйны дырэктар «МіленаАгра» Віталій МАЛЫХІН.

І.П. — Не толькі дапускае, але і прыслухоўваецца. Калі ёсць у прапанове рацыянальнае зерне, то і падтрымлівае. Ідуць дыскусіі і нават спрэчкі па нейкай творчай праблеме. Але не трэба думаць, што ўсё вырашаецца толькі тут. Нашы супрацоўнікі пастаянна знаходзяцца ў камандзіроўках. Калі ідзе з людзьмі на асабісты кантакт, то атрымліваеш найбольшую аздачу. Стараемся нікому не адмаўляць, ідзем на ўмовы гаспадарак. Працуем без папярэдняй аплатаў і ў рас-

тэрміноўку. Робіцца гэта дзеля справы. Калі з заказчыкам устаноўлены кантакты, то ён і пазней прыйдзе да нас.

В.М. — Мы цэнім сваіх кліентаў і ідзем ім на сустрэчу.

— **Не ўсе гаспадаркі маюць грошы, каб закупіць абсталяванне, не кажучы ўжо пра узвядзенне новай фермы...**

І.П. — Часта жыццё дыктуе свае ўмовы. І тады неабходна прыстасоўвацца да сітуацыі, якая не залежыць ад нас. Існуе праблема, і яе трэба вырашаць. І калі сельгаскааператыву не мае грошы, то жам разлічыцца сельгаспрадукцыяй — напрыклад, гароднінай.

— **Ваш дэвіз — «Час інвеставаць правільна».**

Як нашым чытачам раскрыць яго больш даступна.

І.П. — Можна заказаць і так: «Правільна ўкладзі грошы».

В.М. — Гаспадаркі павінны даць малака не дзеля малака, а для прыбытку.

З гэтым нельга не пагадзіцца. Але і, каб мець прыбытак, неабавязкова ўзводзіць новыя фермы. Добры эффект можна атрымаць, правёўшы рэканструкцыю па-



Начальнік канструктарскага аддзела Віктар ШАКАЛЬ.

мяшканняў, якія ўжо даўно выкарыстоўваюцца. Група кампаній «Мілена» за апошнія гады правяла рэканструкцыю не аднаго дзясятка малочнагаспадарчых фермаў. Спецыялісты прадпрыемстваў распрацавалі праекты, якія ўжо рэалізаваны. Тэхналогіі і канструктуры, улічыўшы ўсе пажаданні заказчыка, могуць падысць і індывідуальны тэхналагічны праект.



Газаварваршчык Дзяніс БУТ-ГУСАІМ.

Фармат газетнай паласы не можа паведаміць пра ўсе напрацоўкі «Мілены», а тым больш раскрыць шырока тэхнічныя характарыстыкі абсталявання, якое вырабляе фірма. Тым не менш увагу прыцягвае наступнае:

1. Устаноўка з малакаправодам «Мілена» УДМ-200. Яна выкарыстоўваецца для дойкі, фільтрацыі і падчы малака ў ёмістасць ахаладжальніка, пры гэтым малака не мае кантакту з паветрам;

2. Устаноўка для даення ў залах тыпу «Ёлачка», якая выкарыстоўваецца на малочнагаспадарчых фермах пры бяспрывязным утрыманні, пры арганізацыі даення кароў у даільных залах.

3. Стойлавае абсталяванне для кароў. Канструкцыя стойлавага месца забяспечвае жывёле прастор для камфортнага адпачынку і свабоды руху. Абсталяванне вырабляецца з чорнага металу, які можа быць пафарбаваным ці ацынкаваным.

Усё абсталяванне з'яўляецца прадукцыяй уласнай вытворчасці, якое падкупляе якасцю і коштам у разумных межах.

Група кампаній таксама з'яўляецца пастаўшчыком поўнага спектра абсталявання для свінакомплексаў.



Працэс фарбоўкі дэталей найвышэйшым (сухім) метадам дэманструе аператар Дамітрый ШОЙКА.



У выпрабавальнай лабараторыі намеснік дырэктара па вытворчасці Андрэй СТЭЛЬМАШУК і начальнік аддзела тэхнічнага кантролю Сяргей ЛОБАЎ.

## СУЧАСНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ — ГАРАНТЫЯ ПОСПЕХУ



Дырэктар аграрных тэхналогій Аляксандр ЦІХАНЧУК.

А вось што думае дырэктар ААТ «Аграрныя тэхналогіі» Аляксандр Ціханчук.

— **Аляксандр Аркадзевіч, а наколькі запатрабавана прадукцыя вашага прадпрыемства?**

— Мы высока ацэньваем ёмістасць нашага беларускага рынку. Думаем павялічыць на 30-40% у год пастаўкі на свой рынак і прыкладна столькі ж адраўляць на экспарт. Ёсць напрацоўкі з рознымі расійскімі рэгіёнамі. Восем да нас прыязджае дэлегацыя з Саратава, хутка будзем весці перагаворы. Мы ўжо дабраліся да Казахстана. Спадзяёмся, што са збытам сваёй прадукцыі ў нас праблемы не будзе.

— **Некалькі слоў пра каркасна-тэнтавыя канструкцыі, ангары. Наколькі яны эфектыўныя пры эксплуатацыі?**

— Збудаванні, якія выпускае наша фірма, правяраны жыццём. Мы ўкараняем тэхналогіі самыя сучасныя, усё накіравана на тое, каб стварыць камфорт. Напрыклад, летам пры тэмпературы +30 °C у нашых ангарх адчуваецца халадок. Часта на выставах у нашы збудаванні заходзяць людзі, каб перадаць.

— **А што можаце сказаць на конт тэрміну службы тэнта?**

— Мы не напайнем нашы збудаванні рознай складанай электронікай, з якой не кожны спецыяліст можа працаваць. Мы прытрымліваемся філасофіі, якая адпавядае ўзроўню нашага жыцця, пры якой можна працаваць рэнтабельна. Тэрмін службы тэнта — 7-10 гадоў. Але за гэтыя гады на той жа фер-

заводзе перагаворы. Мы ўжо дабраліся да Казахстана. Спадзяёмся, што са збытам сваёй прадукцыі ў нас праблемы не будзе.

— **Некалькі слоў пра каркасна-тэнтавыя канструкцыі, ангары. Наколькі яны эфектыўныя пры эксплуатацыі?**

— Збудаванні, якія выпускае наша фірма, правяраны жыццём. Мы ўкараняем тэхналогіі самыя сучасныя, усё накіравана на тое, каб стварыць камфорт. Напрыклад, летам пры тэмпературы +30 °C у нашых ангарх адчуваецца халадок. Часта на выставах у нашы збудаванні заходзяць людзі, каб перадаць.

— **А што можаце сказаць на конт тэрміну службы тэнта?**

— Мы не напайнем нашы збудаванні рознай складанай электронікай, з якой не кожны спецыяліст можа працаваць. Мы прытрымліваемся філасофіі, якая адпавядае ўзроўню нашага жыцця, пры якой можна працаваць рэнтабельна. Тэрмін службы тэнта — 7-10 гадоў. Але за гэтыя гады на той жа фер-



Токар вышэйшай кваліфікацыі Арсенцій ШПАКОЎСКІ.

ме назапашвае вялікая колькасць бактэрыі і вірусы. Потым тэнт, які адслужыў свой тэрмін, мяняюць на новы (прычым усё канструкцыі праходзяць прафілактычную апрацоўку) — і ферма фактычна адраджаецца нанова. Кошт тэнта складае прыкладна 20% ад цаны ўсяго збудавання. І ён акупляецца за некалькі гадоў эксплуатацыі фермы. Што датычыцца зімы, то карова з'яўляецца бялагічным абаваральнікам — гэта закладзена прыродай. Тут самае важнае паставіць паілку з падагрэвам.



Абсталяванне для ўтрымання паркоў.

— **Як заказчык успрымае новыя тэхналогіі і ці не адсталі мы ад Захаду?**

— Навізна успрымаецца нармальна, заказчык усё ўзважыць і купляе. А наконт таго ці не адсталі мы ад Еўропы, то скажу адназначна — не. Нашы спецыялісты бываюць у краінах Еўра-

**НАШЫ КААРДЫНАТЫ:**  
225710, г. Пінск, вул. Каліноўскага, 22  
Тэл. +375 (29) 605 51 31  
Тэл. (0165) 349 529  
Факс (0165) 310 308  
E-mail: milena.agro@tut.by



Тэнтавыя шторы.

— **Наколькі запатрабавана ў вашай вытворчасці прадукцыя айчынных прадпрыемстваў?**

— У тым жа і справа, што запатрабавана. У тых жа каркасна-тэнтавых ангарх прымяняецца метал з Маладзечна, а тэнт — з Магілёўшчыны, ды і людзі ў нас працуюць свае.

Восем такія магчымасці сучасных тэхналогій.

У заключэнне можна з упэўненасцю сказаць, што група кампаній «Мілена» з'яўляецца НАДЗЕЙНЫМ ПАРТНЁРАМ, ЯКІ ГАРАНТУЕ ЯКАСНУ ПРАДУКЦЫЮ ПА ПРЫМАЛЬНАЙ ДЛІНІ ЗАКАЗЧЫКА ЦАНЕ.